

ХВАРЭМ ЗА НАШЫХ!

Сёння ўвечары на мінскім стадыёне «Дынама» адбудзецца матч чацвёртага тура групавога раўнда Лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім БАТЭ і піцёрскім «Зенітам». Хварэем за нашых, глядзім прыгожы футбол! (Працяг тэмы на 5-й і 8-й стар.)

Беларуская дзяржава пашырае абавязальства перад укладчыкамі

Беларуская банкіўская сістэма апошнім часам значна ўмацавалася, што дае дзяржаве магчымасць пашырыць абавязальства перад укладчыкамі. Аб гэтым заявіў 4 лістапада Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на нарадзе аб дзяржаўнай гарантыі захаванасці банкіўскіх укладаў насельніцтва.

«Сёння, як бы там ні было складана, наша банкіўская сістэма фінансава значна больш магутная, чым раней, з'явілася магчымасць пашыраць абавязальства дзяржавы перад укладчыкамі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнт падкрэсліў, што Беларусь апынулася сёння ў больш выгадным становішчы перад унікальнымі глабальнымі эканамічнымі выклікамі, чым іншыя краіны.

У аснове гэтай упэўненнай пазіцыі два фактары. Па-першае, тая мадэль развіцця, якая рэалізуецца ў краіне, становіцца адбываецца на жыццё людзей. А па-другое, гэта беларускі народ, які дзяржаве і ўладзе, і банкіўскай сістэме. «Нашы людзі, як бы ні было цяжка, дзяржаве і ўладзе, і банкіўскай сістэме. Яны не пабеглі абавальна забіраць свае ўклады», — сказаў кіраўнік дзяржавы. На яго думку, калі б людзі не дзяржалі банкіўскай сістэме, то ніхто б не трымаў у ёй свае грошы.

Разам з тым, падкрэсліў Прэзідэнт, «хоць Беларусь у найменшай ступені ў параўнанні з суседзямі пацярпела ад негатыўных працэсаў на сусветных фінансавых рынках, неабходна ўлічваць нашу ўключанасць у глабальную эканоміку». У сітуацыі, калі многія пакутуюць ад сусветнага фінансавога і эканамічнага крызісу, Беларусь неабходна значна рушыць далей у плане лібералізацыі эканомікі, і адпаведна рынкі для гэтага ёсць, лічыць кіраўнік дзяржавы.

У краіне ўжо дзейнічае дэкрэт № 4 ад 20 кастрычніка 1998 года, у якім гарантуецца захаванасць укладаў у замежнай валюце ў шасці буйнейшых банках Беларусі. Больш таго, 8 ліпеня 2008 года прыняты Закон «Аб гарантаванні кампенсцыі банкіўскіх укладаў (дэпазітаў) фізічных асобаў», дзе таксама прадугледжана дзяржаўная гарантыя захаванасці сродкаў у нацыянальнай і замежнай валюце ў суме, эквівалентнай 5 тыс. еўра. «Адным дзяржаўна прававы акт маюць гэтыя абмежаванні па абароне ўкладаў насельніцтва», — сказаў Прэзідэнт. Менавіта таму сёння настаў момант для прыняцця дэкрэта і ўказа па пытанні абароны ўкладаў фізічных асобаў і спрашчэння сістэмы справаздачнасці банкам. Пры гэтым іх прыняцце не дыктуюць якімі-небудзь надзвычайнымі абставінамі, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. А з другога боку — будзе садзейнічаць прыцягненню ўкладаў, у тым ліку і замежных грамадзян.

Прэзідэнт таксама растлумачыў, што неабходнасць укаранення дадатковых механізмаў па захаванасці ўкладаў грамадзян выклікала і клопатам аб стабільнасці нацыянальнай валюты, і імкненнем абараніць інтарэсы людзей, якія захоўваюць грошы ў банкіўскіх установах.

Старшыня праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Пётр Пракаповіч лічыць, што прыняцце гэтых дакументаў — новая старонка ў развіцці банкіўскай сістэмы краіны ў кантэксце дараўнаўня кіраўнік дзяржавы па лібералізацыі эканомікі.

У адпаведнасці з распрацаванымі дакументамі дзяржава гарантуе вяртанне ўкладаў у поўным аб'ёме і на ўсю суму як у нацыянальнай, так і ў замежнай валюце да ўсіх банках, якія маюць ліцэнзію Нацбанка на работу з укладамі насельніцтва.

У той жа час Нацыянальны банк Беларусі з 1 студзеня 2009 года павышае патрабаванні да мінімальнага памеру ўласнага капіталу банкам, якія прыцягваюць уклады грамадзян. Мінімальны памер нарматыўнага капіталу для беларускіх банкам, што прэтэндуе на атрыманне права на прыцягненні грашовых сродкаў фізічных асобаў, якія не з'яўляюцца індывідуальнымі прадпрыемствамі, ва ўклады, або адкрыцці і вядзенні іх банкіўскіх рахункаў, павялічваецца да сумы, эквівалентнай 25 млн еўра. Цяпер ён роўны суме, эквівалентнай 10 млн еўра. Паводле слоў старшыні праўлення Нацбанка, такое рашэнне прынята ў мэтах павышэння гарантыі захаванасці грашовых зберажэнняў насельніцтва ў беларускіх банках.

Як паведаміў Пётр Пракаповіч, сёння ліцэнзію мае 21 банк, з іх толькі 7 не маюць нарматыўнага капіталу 25 млн еўра. Ён таксама дадаў, што астаннім банкам будзе адведзены год для нарочэння капіталу.

Дакументы таксама прадугледжваюць стварэнне ў краіне Агенцтва па гарантаванні кампенсцыі банкіўскіх укладаў. Капітал агенцтва будзе сфарміраваны ў аб'ёме 500 млрд, які ў далейшым будзе павялічаны да сумы, што складае не менш як 5 працэнтаў ад усіх укладаў насельніцтва. Агенцтва разглядаецца як дадатковы эфектыўны інструмент абароны інтарэсаў укладчыкаў і павышэння такім чынам прывабнасці беларускай фінансавай сістэмы.

Кіраўнік дзяржавы паставіў задачу на працягу бліжэйшых двух гадоў давесці капітал агенцтва да 6700 млрд, каб ён цалкам адпавядаў міжнародным стандартам адносна такіх агенцтваў.

Капітал агенцтва будзе своеасаблівым фактарам, гарантуючым спайкоў грамадзян і упэўненасць у захаванасці сродкаў, а дзяржава будзе працаваць над тым, каб не дапусціць банкруцтва банкам. «Такім чынам, Беларусь фактычна па пытанні гарантавання ўкладаў будзе адным з сусветных лідараў: такія ўмовы маюць толькі некалькі краін у свеце», — падкрэсліў Пётр Пракаповіч. Ён таксама паведаміў, што рэалізацыя мераў, прадугледжаных праектам дэкрэта і ўказа, адкрые магчымасці прыцягнення рэсурсаў не толькі ад грамадзян Беларусі, але і замежных грамадзян. «Мы спадзяёмся, што пачоў сродкаў замежных грамадзян значна павялічыцца ў канцы гэтага і ў наступным годзе», — сказаў ён.

Прысутны на нарадзе віцэ-прэм'ер Андрэй Кабылюк падтрымаў прыняцце дакументаў і выказаўся за ўзмацненне наглядку за работай банкам з тым, каб дзяржава магла падтрымаць любяць крызіснае з'яві. Старшыня праўлення ААТ «ААБ Беларусбанк» Надзея Ермакова лічыць, што дакументы неабходна прымаць як мага хутчэй. Пры гэтым яна вітае рашэнне ўстанавіць адзіныя правілы па гарантаванні ўкладаў насельніцтва для дзяржаўных і прыватных банкам. Надзея Ермакова таксама адзначыла, што пры фінансавых аперацыях, якія маюць сумніўны характар, у славых структур заўсёды ёсць магчымасць звяртацца да растлумачэнняў банка. Таму адмова ад дэкларавання ўкладчыкамі сваіх зберажэнняў не няясна нейкага ўрону.

Як падкрэсліў старшыня праўлення «Прыорбанк» ААТ Сяргей Касцючэнка, «гэтыя дакументы трэба было прымаць ужо ўчора».

Падвоўжаны вынікі нарады, кіраўнік дзяржавы заўважыў: «Настаў момант, калі мы сур'ёзна можам рушыць наперад па многіх напрамках». Аляксандр Лукашэнка звярнуў таксама ўвагу на праблему дэбарэацыі ў краіне. «У час ледзь не самага зборачнага дэкабра краіна ў сьвеце! Людзі хочаць нармальна працаваць, а мы прымушам іх хадзіць па паверхні і адбіваць усялякае жаданне працаваць», — падкрэсліў Прэзідэнт. На яго думку, у краіне ўжо прынята німала меру па спрашчэнні розных працэдур, аднак цяпер неабходна зрабіць шэраг наперад.

Дакументы дараўнаўня з улікам заўваг, што прагучалі на нарадзе, і ўнесены на подпіс Прэзідэнту Беларусі.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА: «Беларусь і В'етнам павінны больш актыўна выкарыстоўваць патэнцыял гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва»

Беларусь і В'етнам неабходна актывізаваць гандлёва-эканамічныя адносіны ў адпаведнасці з існуючымі ў краіні патэнцыяламі. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з Надзвычайным і Паўнамоцным Паслом Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам у Рэспубліцы Беларусь Ву Суан Нінем у сувязі з завяршэннем яго дыпламатычнай місіі.

«Таварабарот нядрэнны, ён развіваецца, але ўсё ж гэты не тэнь лічыць, якія павінны быць», — сказаў Прэзідэнт. — Ужо некалькі мы маглі б мець таварабарот у 10 разоў большы».

Прэзідэнт канстатаваў, што «я адноснах Беларусі і В'етнама няма закрытых тэм» і супрацоўніцтва ажыццяўляецца ў усіх сферах. «В'етнам — не чужак для нас краіна», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Ён таксама нагадаў, што Беларусь і В'етнам аб'ядноўваюць значныя гістарычныя сувязі: беларускія ваенна-служачыя прымалі ўдзел у вызваленчай вайне ў В'етнаме, нашы спецыялісты шмат зрабілі па стварэнні в'етнамскай эканомікі.

«Я да гэтага часу знаходжусь пад уражэннем ад свайго апошняга наведвання Ханоя. Мне ўразлілі тэмпы развіцця вашай краіны», — сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы. Прэзідэнт адзначыў, што бачыць вя-

лікія знешнепалітычныя перспектывы В'етнама. «Упэўнены, В'етнам зойме вельмі важнае месца на сучаснай арэне, і ў сувязі з гэтым я рады, што паміж нашымі краінамі ўстанавілася такі дэдукацыйныя адносіны», — сказаў ён.

Аляксандр Лукашэнка выказаў пажаданне, каб наступны пасол Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам ставіўся да свайой дыпламатычнай місіі ў нашай краіне гэтак жа добрасумленна, як Ву Суан Нінь.

Прэзідэнт дадаў, што беларускі бок з задавальненнем выкарыстоўваў бы і ў далейшым вопыт Ву Суан Ніня на карысць дзвюх дзяржаў. Ён адзначыў, што пасол, які завяршае сваю місію, у будучым мог бы актывна дапамагаш развіццю гандлёва-эканамічных сувязяў паміж Беларусі і В'етнама.

У сваю чаргу пасол В'етнама Ву Суан Нінь падкрэсліў, што Беларусь стала для яго фактычна роднай краінай. Ён нагадаў, што прымаў удзел у працэсе ўстанавлення дыпламатычных адносін паміж нашымі краінамі і быў сведкам таго, як пачынаюць ўмацоўвацца беларуска-в'етнамскія адносіны.

Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Б. БАТУРА

31 кастрычніка 2008 года г. Мінск, № 6—СР/1

Курс зямельнага капіталу, устаноўленай НБ РБ з 5.11.2008 г. (для бл. рэспублікі)	Курс зямельнага капіталу для безналічковых рэспублікі
1 долар США 2,123,00	Цэнтрабанк РФ 27,0793
1 еўра 2,691,22	10 UAH 34,4828
1 лаватыйскі лат 3,793,44	1000 BYR 12,8125
1 літоўскі літ 779,38	EUR 45,7421
1 чэшская крона 110,64	Курс у гандлёвых кампаніях
1 польскі злоты 757,27	Уліч. 02.10.2008 г.
1 расійскі рубель 78,23	№ 0214/0172806
1 украінская грывня 362,60	выд. 03.05.2004 да 02.05.2009

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Родная газета на роднай мове

5 ЛІСТАПАДА 2008 г.
СERAДА
№ 210 (26323)
Кошт 500 рублёў
ВЫДАЕЦЦА з 9 ЖНІУНЯ 1917 г.

СТРАТЭГІЧНЫ ЗАПАС ГАСПАДЭНІ



Жыхарка вёскі Дабраволя Свіслацкага раёна Святлана КАВАЛЕўСКАЯ і яе запасы.

Ва ўрадзе 140 КІЛАГРАМАЎ АГАРОДНІНЫ — НА КОЖНАГА

За апошнія пяць гадоў у рэспубліцы ў цэлым забяспечаны значны рост вытворчасці гародніны — з 1 мільёна 500 тысяч тон да амаль 2 мільёнаў 150 тысяч тон летася. Гэта было падкрэслена на ўрачымым пасяджэнні Прэзідыума Савета Міністраў Беларусі. Прэм'ер-міністр Сяргей Сідорскі, пад старшынствам якога разглядаўся ход выканання праграмы забяспечэння патрэбаў краіны ўласнай агароднінай прадукцыяй на 2006—2010 гады, зазначыў, што сабраны ўраджай неабходна максімальна захаваць. І патлумачыў, што нельга паўтараць памылкі мінулых гадоў, калі ўжо і крашавіку не хапала ўласнай агародніны.

Акрамя таго, кіраўнік Урада звярнуў увагу і на тое, што якасць беларускай агародніны павінна адпавядаць еўрапейскім стандартам. «Неабходна», — перакананы Сяргей Сідорскі, — каб насельніцтва атрымлівала якасны беларускі прадукт».

Працягваючы размову аб вытворчасці айнай агародніны, міністр сельскай гаспадаркі Сямён Шапіра праінфармаваў прысутных аб тым, што ў Беларусі пры рэкамэндаванай гадавой норме спажывання гародніны ў 126 кілаграмаў на чалавека летася фактычнае спажыванне складала 138 кілаграмаў, а сёлетня чакаецца ўжо 140 кілаграмаў. Заўважыўшы, што ўнутраныя патрэбы краіны ў агародніну забяспечаны поўнасцю, міністр паведаміў і пра тое, што яе экспартны патэнцыял складае 500 тысяч тон. Разам з тым ён упэўнены, што пакуль аб'ёмнае недастаткова актыўна працуюць над арганізацыяй збыту гэтай прадукцыі як на знешнім так і на ўнутраным рынках. А ёсць імпарт агародніны, м'яркуючы па ўсім, будзе скарачана. У прыватнасці, налета плануецца поўнасцю адмовіцца ад закупак

Прамая лінія

МЫ І НАШЫ ДЗЕЦІ

У вас цяжкасці ва ўзаемаадносінах са сваім дзіцем? Вы заўважаеце, што апошнім часам ваш сын ці дачка сталі вельмі раздражнёнымі, а прычыну гэтага не можаце зразумець. Як быць? Як увогуле захаваць псіхічнае здароўе падрастаючага пакалення і як засцерагнуць нашых дзяцей ад непатрэбных комплексаў і шкодных звычак? Аб усім гэтым можна будзе пагаварыць на «прамой лініі» з галоўным пазаштатным спецыялістам па дзіцячым псіхіятрыі, асістэнтам кафедры псіхіятрыі і медыцынскай псіхалогіі БДМУ кандыдатам медыцынскіх навук Інай Віктарунай ПЯТНІЦКАЙ.

«Прамая лінія» адбудзецца 13 лістапада, у чацвер з 16.00 да 17.00 па тэлефоне: 8 (017) 292 38 92 і 292 38 21. Папаўнення пытанні можна пакінуць па тэлефоне: 8 (017) 287 18 36 (Вольга Шаўко) і 287 18 29 (Святлана Барысенка).

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Юнус-Бека Еўкурава з выбараннем Прэзідэнтам Інгучэі РФ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Юнус-Бека Еўкурава з выбараннем Прэзідэнтам Рэспублікі Інгучэі Расійскай Федэрацыі.

Аляксандр Лукашэнка выказаў спачуванні ў сувязі з ахвараннем паводзі ў В'етнаме

Кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста выказаў спачуванні Прэзідэнту Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам Нгуен Мінь Чыету, родным і бліжнім загінулым у выніку паводзі. Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

«АМЕРЫКА ГОТОВАЯ ДА ПРЭЗІДЭНТА-АФРААМЕРЫКАНЦА?»

У дзень выбараў прэзідэнта ЗША італьянская La Stampa апублікавала інтэр'ю з дзяржсакратаром ЗША Кандалісай Райс. Журналіст Марк Гуер гутарыў з другім у гісторыі ЗША чарнаскурным дзяржсакратаром і першым чарнаскурным дзяржсакратаром-жанчынай.

«Вы думаеце, што Амерыка гатовая да чорнага прэзідэнта?» — задаў пытанне аўтар артыкула. «Безумоўна», — адказала Райс. Паводле яе слоў, Амерыка — незвычайная краіна, дзе сацыяльны перавагі змяняюцца непрадказальна. Ты працянешся раніцай, а ўжо усё змянілася. Вось ужо 12 гадоў Дзярждэпартамент узначальваюць афраамерыканцы, і нікога гэта асабліва не хвалюе, сказала Райс.

ЛАТВІЙСКІЕ ДЭПУТАТЫ «ЗАМАРОЗІЛІ» СВАЕ ЗАРПЛАТЫ

Латвійскія дэпутаты вырашылі «замарозіць» свае зарплаты і не абнаўляць аўтарак нацыянальнага парламента.

Рада фракцыі Сойма Латвіі ў сувязі з цяжкай эканамічнай сітуацыяй у краіне вырашыла пачаць зніжэнне бюджэт парламента ў 2009 годзе на 6,6 мільёна долараў. Латвійскія дэпутаты таксама вырашылі не павышаць свае зарплаты і не купляць новыя машыны для аўтапарка Сойма. Паведамляецца, што таксама будучыя скарачаныя камандзіровачныя выдаткі дэпутатаў. У аўтарак кандыдатура прэзідэнта Латвіі таксама абвешчана, што ў 2009 годзе будучы заможаны зарплату супрацоўнікаў кандыдатураў.

ПАРЛАМЕНТ ЭСТОНІІ АДМОВІўСА ДАВАЦЬ ГРАМАДЗЯНСТВА ДЗЕЦЯМ «НЕГРАМАДЗЯН»

Парламент Эстоніі не падтрымаў прапанову найбуйнейшай апазіцыйнай партыі аб лібералізацыі закона «Аб грамадзянстве».

Прапанаваная цэнтрстамі папраўка ў закон прадугледжвала аўтаматычнае прадастаўленне грамадзянства ўсім дзецьмі, у тым ліку і ад «неграмадзян», якія працяваюць у краіне на пастаяннай аснове.

«ШТО Ё ВАС ДОБРАГА?»

«ГАЛОЎНАЕ Ў ЖЫЦЦІ — НЕ ЖУРЫЦЦА»

Алег МАКСЮТА, начальнік Магілёўскага абласнога цэнтру па гідраметэаралогіі і маніторынгу навакольнага асяроддзя:

— Гэтай восенню ў нас добрае жарнавае надвор'е, і гэта ўжо нямаля! Нашу краіну абыходзіць прыродныя катаклізмы, якія страшаюць свет. Напэўна, Бог нас абараняе альбо мы пад нейкім добрым «каўпаком». Хутка, вядома ж, крыху пахалдае. Але ўвогуле надвор'е застаецца камфортным.

У мяне ёсць шмат чаго добрага ў жыцці. Напрыклад, калегі, з якімі працягваю працаваць і мяне стаюць. Сярод іх шмат прыгожых жанчын — гэта яшчэ лелей. У мяне добрае дзедзі: яны пісьменныя вядоўцы як жыць.

У астатнім, безумоўна, звычайнае руднінае жыццё. Праду гавораць: калі вы раніцай працінулі, дзень пачаўся, сонца свеціць, ніхто не аблаў — жыццё цудоўнае. А калі якая бялячка нагадала аб сабе — значыць, вы дакладна жывы!

Фядора КИНОХАВА, народная лекарка з вёскі Пільшычы Дай-лыніцкага раёна:

— Самае добрае — што ціха на нашай зямлі, у Беларусі. Дай-Божа, каб спаць спакойна беларускаму народу і каб яго дзедзі былі шчаслівыя. А пра асабістае жыццё скажу так: у мяне не адбываецца — усё да лепшага. Я лянчу людзей, даю ім палёвкі. Пра гэта можна цалую кнігу напісаць, але рукі не бярэцца. Усё будзе добра!

Алена КАЗІЛОВА, загадчыца Магілёўскага гарадскога аддзела ЗАГС:

— Цяпер у нашым ЗАГСе шмат юбілейных вясялеў — залатых і брыльянтавых. Залатое вясяле — 50 гадоў разам, а брыльянтавае — 60! Прыемна глядзець на такіх юбіляраў. Людзі разумеюць з цягам жыцця, што яны вельмі патрэбны адзін аднаму. Гэта краане нават болей за гарачае каханне!

Што датычыцца мяне асабіста, то мы з мужам ужо справілі жамчужнае вясяле — жывым разам 30 гадоў і яшчэ 3 гады. Наша ўнучка Ірачка пайшла ў першы клас гімназіі і музычнай школы. Я наўдана пазнаёмлілася з цікавай жанчынай, і яна стала майой добрай сяброўкай.

Самае галоўнае ў жыцці — не журдыцца, а быць аптымістам і даць свет і свет станоўчому энергію. І калі ты будзеш выпраменьваць ішчасце і дабро — гэта ж вярнецца і да цябе.

Мікалай АНІКЕЕЎ, старшыня Горацкага райвыканкома:

— Галоўная добрая навіна: упершыню ў гісторыі Горацкага раёна мы атрымалі ўраджайнае збожжа ў 46,8 цэнтнера з гектара. Увогуле радуецца праўдзінай сельскай гаспадарцы: шмат наддлі, павялічылі пагалоўе кароў і свіней. Мяркую больш працаваць і зарабляць. Горачыня, карцей, з голуду не памрз, ды яшчэ і на продажы харчоў будзе мець выгаду. Добра пачалі ацэпняліны перыяд — скараў ад людзей увогуле няма. Пабудавалі жыллё, дабраўрадавалі рай-цэнтр, адзлі два аграгарадкі — Раўкі і Маслякі.

А ў асабістым жыцці мяне найбольш радуецца дзедзі. Яны мяне не падводзяць. Адна дачка — урач, другая — выкладчыца, а сын кіруе сельскай гаспадаркай у нашым раёне. Дасталася яму адна з адста-лява, а цяпер яны выкаркаліся і заробак самі плаціць. І ў гэтым мая добрая навіна!

Віктарыя ЖЭЎНЕР, начальнік аддзялення агітацыі і прапаганды ДАІ УУС Магілёўскага аблвыканкома:

— Вось толькі паправілася пасля восенскай працуды, і адразу ачуналася ў вярспраў з галавой. А менавіта — у адзіны дзень біяскеп даражнага руху. З раніцы пабывала ў Магілёўскай абласной балніцы, дзе ў чарговы раз пераконавала ўсіх удзельнікаў даражнага руху прытрымлівацца правілаў, якія гарантуюць біяскепу.

Самая добрая навіна ў сям'і — 16-годдзе майой дачкі Юлі. Яна стала зусім дарослай. Юля вырашыла стаць стоматалагам альбо касметалагам. Маю дзіўчынку хвалюе прагражосці!

Запісала Ілона ІВАНОВА.

ПАСТАНОВА САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АБ ВІБРАННІ СТАРШЫНІ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пастанаўляе:

Выбраць Старшыней Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Батуру Барыса Васільевіча.

Намеснік Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь А. РУБІНУЎ

31 кастрычніка 2008 года г. Мінск, № 5—СР/1

ПАСТАНОВА САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АБ ВІБРАННІ НАМЕСНІКА СТАРШЫНІ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пастанаўляе:

Выбраць Намеснікам Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Рубінава Анатоля Мікалаевіча.

Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Б. БАТУРА

31 кастрычніка 2008 года г. Мінск, № 6—СР/1

Версіі

ДА ЛЕТА ДРУГАСНАЕ ЖЫЛЛЁ СТАЛІЦЫ ІСТОТНА ПАТАННЕЕ?

Праз 8 месяцаў жыллывы «квадрат» можа апусціцца да 1,5 тыс. USD

Такі смелы доўгатэрміновы прагноз па развіцці другаснага рынку нерухомасці ў Мінску карэспандэнты «Звязда» прапанаваў разгледзець старшыня савета Беларускай асацыяцыі «Нерухомасць» Мікалай Прастапуля.

Наўстойлівая стабілізацыя Цэны на другасным рынку жылля Мінска ўжо на працягу двух апошніх месяцаў трымаюцца на узроўні 2000—2050 долараў за квадратны метр агульнай плошчы аднапакаёвых і двухпакаёвых кватэр. Сяродні кошт аднапакаёвай кватэры ўпэўнена трымаецца ў дыяпазоне 72—73 тысячы долараў. Яшчэ тыдзень таму асобныя інфармацыйныя агенствы паведамылі аб тым, што асноўны попыт на аднапакаёвыя кватэры абмежаваны ў сярэднім сумарна \$48 тыс., а двухпакаёвыя — \$72 тыс.

Пасля гэтага ў народзе пачалі гуляць чуткі, што, у сувязі з ажытажным попытам на свабодным грашовыя сродкі, пэўна колькасць уласнікаў лі



«Гэта было нядаўна, гэта было даўно...»

Рэспубліканскае ўнітарнае вытворчае сельскагаспадарчае прадпрыемства «Птушкафабрыка «Дружба» — прадпрыемства з законнымі цыклам вытворчасці мяса птушкі, а таксама збожжавых і зернебабовых, малака і мяса буйной галаўі жывёлы. Тым не менш, што зусім лагічна, асноўны накірунак дзейнасці прадпрыемства — птушыны.

РУВСП «Птушкафабрыка «Дружба» — 28 гадоў паспяховай работы на рынку

Птушкадоўля — адна з самых інтэнсіўных галін у рэспубліцы. На душу насельніцтва за год прыходзіцца звыш 15 кілаграмаў мяса птушкі і 320 яек. Не даўна, што цяпер у рэспубліцы вядзецца актыўная селекцыйна-племянная работа для стварэння новых перспектывных кросіў і ўдасканалення дзейных. Вялікае значэнне лепшым «парадам» бройлераў надаюць і на птушкафабрыцы «Дружба». Тут першымі ў краіне перайшлі на вырошчванне новага кросу птушкі КООБ-500, боўкоўкі статак два гады таму быў завезены з Германіі. Куранты растуць даволі хутка і прыкладна за 40 сутак вырастаюць да неабходных стандартаў. За апошні час на прадпрыемстве значна павялічана колькасць дарослага пагаляў такіх курантаў, што наспрыла задавальненню патрабуй іншых фабрык як у племянным яйку, так і ў сутачных курантах для аджорму бройлераў.



Рытарычнае пытанне, быць ці не быць, вытворца любой прадукцыі актуальнае амаль зможы. Прыкладам таму не толькі сусветныя фінансавы крызіс, які змага пахінуць пазіцыі шматлікіх сусветных монстраў бізнесу. У дачыненні да Беларусі ён таксама не «аджурнаў» інфармацыя, якая нас датычыцца толькі як факт. Як і практычна ўсе ачыненыя прадпрыемствы скравання на гандаль з замежнымі партнёрамі. На прызямні плане тут ужо не толькі добраахвотнасць у дзелавым супрацоўніцтве, але і штодзёны курс валют, маржа паміж еўра і доларам, гатунчасны банкіўскі структураў і Kredytavani айчынінаты прамысловыя і аграрныя сектары. Як і раней, цяпер на сельскагаспадарчай карце Беларусі зноўі фінансавы ўстойлівае прадпрыемства даволі няпроста, бо акрамя праблем з высокімі мтарыямі планетарнага маштабу нярэдка дабрабыт той ці іншай арганізацыі залежыць ад звычайных умоў надвор'я, банкіўскай палітыкі, а таксама ад ініцыятывнасці, прафесійнай здольнасці кіруючых прадпрыемства арганізацыі. Як вынік — яе дабрабыт можа насіць чыста віртуальны характар. Больш за тое, цяпер аграрны сектар краіны працуе на фоне тэндэнцыі развіцця сусветнай сельскай гаспадаркі, калі вагаюцца цэны на мінеральныя ўгнаенні, кармавое і харчовае зерне і соевы шрот, спланечніквы шрот, а таксама на энерганосбыты. Таму цяпер зноўі сфера стабільных прадпрыемстваў сапраўдных монстраў тым больш складаней. І тым не менш, што не можа не радаваць, яны ёсць. Адзін з такіх адрасоў знаходзіцца на Брэстчыне. Калі больш дакладна,

Тэхналагічныя працэсы выдзяча з захаваннем ветэрынарна-санітарных правілаў, у адпаведнасці з унутранымі і нарматыўнымі дакументамі ДАСТА

Будучае — за абнаўленнем

РУВСП «Птушкафабрыка «Дружба» — гэта:

Палітыка РУВСП «Птушкафабрыка «Дружба» ў галіне беспякні і якасці (вытрымкі)

«Фірмаўны гандаль»

Фірмаўны гандаль — гэта вітанная карта любая прадпрыемства. Птушкафабрыка «Дружба» — таму не выключэнне. Ужо на шасці ў Баранавічы з міжнароднай аўтаматнай трасы Брэст — Масква жоннага вадзіцеля сустракае магазін і кавярні з назвай «Дружба». На птушкафабрыцы ўсталяваны, што пакупнікам і кліентам гэтае ўстаўку гарантыяна багаты асартымент свежай прадукцыі і страў, асабліва з мяса птушкі, умераныя цэны, высокі ўзровень аслугоўвання і ўсмешкі прадаўцаў і афіцэнтаў.

На сёння фірмаўны гандаль сеткай птушкафабрыкі «Дружба» ахоплена Баранавічы, Брэст, Гінес, Ляхавічы, Івацэвічы, Ліда, Слоніч, Наваградук, Клецк, Мінск, Усцяго — калі двух з паўрабай дэлюжыя магазінаў і гадзішам абаротаў звыш 85 мільярдну рублёў і са значнай доляй уласнай прадукцыі ў тавараваборт. Штогод праз фірмаўны гандальве сетку рэалізуецца 36 працэнтаў прадукцыі птушкафабрыкі.

У найбліжэйшай перспектыве — далейшае развіццё фірмаўнага гандлю, які спрыяе ўкараненню новых формату аслугоўвання пакупнікоў, хуткаму вяртэнню абаротных сродкаў на разліковы рахунак прадпрыемства і ўтрыманню перадавых пазіцыяў на рынку сярод канкурэнтаў.

На РУВСП «Птушкафабрыка «Дружба» ўкараняна Праграма кіравання якасцю і беспякнай харчовых прадуктаў (НАССР), што дазваляе паспяхова працаваць на міжнародным рынку



Нас ведаюць

РУВСП «Птушкафабрыка «Дружба» — пастаянны ўдзельнік шматлікіх выстаў, дэгустацый і конкурсаў, на якіх штогод паўдзяражаецца вышэйшай якасцю вытворчай прадукцыі пад гандлёвай маркай «Дружба». Паўдзяржэннем таму сталі ўзнагароды, атрыманыя ў 2008 годзе

Заікамаўленья бакі запрашаюць да ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва!

НАШЫ РЭКВІЗИТЫ: 225316, п. Жамчужны, Баранавіцкі раён, Брэсцкая вобласць, Рэспубліка Беларусь тэл.: +375(163) 4242 36; тэл./факс: 43 15 30 email: drugba@tut.by, drugba@drugba.com yml 100155376

Медыцынскае аслугоўванне. Сацыяльная сфера

Як і любой сацыяльнай і паважанай арганізацыі, на РУВСП «Птушкафабрыка «Дружба» дзейнічае медыцынскі пункт, дзе работнікі прадпрыемства пры неабходнасці могуць атрымаць неабходны пакет паслуг змерцц артрарэальны цыск, трыпчы на масцах, атрымаць кваліфікаваныя консультацыі і нават сустрэцца з зубным доктарам.

Увогуле, сацыяльным пытаннем на прадпрыемстве надаецца належная ўвага. У рамках дзяржаўнай праграмы па ўважарэнні апаратуру ў пасіску Жамчужны, побач з яким знаходзіцца птушкафабрыка «Дружба», вырас новы дубраўна-радававы пасялак. Тут ёсць усё ўмоўна для камфортнага пражывання: сярэдняе школа, дзіцячы садок, філіял ашчыднага банка, лязана-прамыны кабінат, Дом культуры і многія іншыя аб'екты, якія адрозніваюць на сабе фінансавую падтрымку з боку птушкафабрыкі.

На РУВСП «Птушкафабрыка «Дружба» вядзецца культурна-спартываў адпачынку і развіцця мастацкай самасвядомасці. На базе атаквай залы ў вольны ад работы час працуе харавы калектыў «Родная старонка», які няднаў атрымаў ганаровае званне «народны», а таксама ансамбль народнай песні «Вечарыня», эстраднае ансамбль і салісты.

Самадзейнасць артыстаў работнікаў фабрыкі на розных святах, у тым ліку прысьвечаных Дню работніка сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці, раўных, абласных і рэспубліканскіх «Дажыткаў». Штогод папулярнасць артыстаў ансамбля «Вечарыня» толькі расце.



Кукуруза — у прырытзатах

Тое, што кукуруза займае значнае месца сярод іншых збожжавых і зернебабовых — жыцц, пшанічны, трыццале — невыпадкова. Бо ён з'яўляецца асноўным вітамінавым кампанентам пры выбаце адпаведных камбікорму для кармлення птушкі. Таму за апошні час былі значна павялічаны вытворчыя плошчы. Яшчэ некалькі гадоў таму практычна ўсе пасевныя плошчы кукурузы «плантацыяў» убіраліся на сілас — гэтай культуры, у адраэненне ад іншых, проста не выспявала, таму не мела патрэбных кандыш. Цяпер сітуацыя змянілася да лепшага: новыя гатункі кукурузы ў асноўным прыдатны для нашых кліматычных умоў. Сёлетня, напрыклад, пад пасевы кукурузы было адлучана 1300 гектараў, з якіх больш частка — 700 гектараў, пайшла на зерне. Агульны намапол стаяў звыш 8 тысяч тон.

Асноўная сыравіна ў вытворчасці РУВСП «Птушкафабрыка «Дружба» — камбікормы (звыш 65 тон у год), якія складаюць звыш 40 працэнтаў усяіх затрат.



Асены час для працуйноў сельскай гаспадаркі велікіх уагнёццяў.

Яшчэ некалькі дзён таму мы заклікалі купляць і пакідаць палаткаў для зноўага партывіку. Сёння гэтыя фотаздымкі наглядна пры вясельнай работы на разліковых участках сельскагаспадарчых мяханізатараў Сяргей ЛІСВІЧ падымаў ворына на маторным трактары «Джон Дзір» (фота 13). Калі высачкавай кукурузы сфатграфаваліся пасевы сельскай гаспадаркі, ворагача ўчастка «Ціпільвады» Валіцкія ВЯЛІКО і намеснік дырэктара па сельскагаспадарчых справах Міхаіл ПАЛАЗОК (фота 14). На зернесушыльным аб'екце сельскагаспадарчага вытворчага участка «Прыазэрны» апрацоўваюць зерне кукурузы (фота 15). Малочнавадарная ферма «Гішчэчы» вядома сваімі разкормамі: надой ад кожнай фуражнай каровы дасягае тут 8 тысяч літраў за год (фота 16). Высокапрадукцыйныя энергасамыянае тэхнікі працуюць на палятах гаспадаркі (фота 17).



Галоўная мэта прадпрыемства — выпуск высакай якасці і канкурэнтаздольнай прадукцыі, якая задавальняла б патрабаванням і чаканням самага адмысловага пакупніка.

Цяпер значная частка птушынага рабшчы вырощваецца на ўласных зямельных плошчах, што дае магчымасць вытрымліваць наівыс з боку канкурэнтна ў плане трымання цэнаў на неабходным узроўні і ўдзельнічаць у дзяржаўнай праграме імпартазамышчання.



Матэрыялы рэкламна-інфармацыйнай старонкі падтрымаў Уладзімір ЗДАНОВІЧ, фота Яўгена ПЯСЦІЦКАГА



На прадпрыемстве дзейнічае акрэдытаваная мікрабіялагічная лабараторыя, дзе праводзіцца ўважодны кантроль якасці сыравіны, вядзецца пастаяннае назіранне за тэхналагічнымі працэсамі прыгатавання і якасцю гатавай прадукцыі.



Увесь тэхналагічны працэс забой птушкі ў новым ідуку задыясненая ў аўтаматычным рэжыме на абсталяванні нямецкай фірмы «Стор», што дазваляе звыш на павысць прадукцыйнасць працы і выкарставаць сучасную тэхналогію паветрана-кропельнага ахаладжэння забітай птушкі, калі поўнаўважы выключаны кантакт з вадой. Ахаладжэнне птушкі адбываецца на працягу 82 хвілін у пакоі вентыляцыйнага паветра пры тэмпературы ад 0 да мінус 2 °С. На выхадзе атрымаўшая тушка з выдатным знешнім выглядом, тэмпература ў тоўчыцы мясцаў да плюс 4 °С, якая ідэальна захоўвае харчовыя ўласцівасці мяса. На забойным ідуку таксама ўсталяваны 2 камеры шоквай замярзозі з тэмпературай мінус 35.

Спаўняўныя гурмы курынага мяса сцвярджаюць, што якасціямі некалькі нумары і лобан не лжалі б з прадукцыі пад гандлёвай маржай «Дружба».

2008 год — сучасны выгад з адпаведным абсталяваннем набыла малочнавадарная ферма ў вёсцы Сябруці вытворчага сельскагаспадарчага ўчастка «Ціпільвады».

2007 год — вядзецца разконтрукцыя цоха па перапрацоўцы мяса птушкі, будуйніцтва цоха па перапрацоўцы тэхналагічных адходаў.

2008 год — ўведзены ў строй цоха боўнскіх адходаў, што застаюцца пасля перапрацы перапрацоўкі птушкі і выпуск карыснага кампаненту для камбікорму.

У планах прадпрыемства на 2008 год — разконтрукцыя мясакамбіната (цоха паглыбленай перапрацоўкі птушкі), выкананне практычных работ па будуйніцтва новага інкубатары, працяг разконтрукцыі птушкарню ў ВСУ «Гарадзішчанскі», завяршэнне разконтрукцыі старога забойнага цоха, рамонт стовпавай майстарані для аслугоўвання тэхнікі, правядзенне разконтрукцыі ў ВСУ «Прыазэрны», працяг разконтрукцыі птушкарню аддзялення «Палонка», павышэнне магнутнасці зерня вываду тэмпературы птушкарню ў асноўным кросе «Жамчужны» і «Жамчужны» а таксама рамонт дарог і дамаў вытворчых паміжніцтваў.



Прадукцыя РУВСП «Птушкафабрыка «Дружба» надзвычай разнастайная і задавальняе попит самага запатрабавальнага пакупніка. Таму яе можна бачыць як на ўнутраным рынку краіны, так і за яе межамі. Сёння ў асноўным рэалізуе Расійскай Федэрацыі (Масква, Санкт-Пецярбург) аскарпуюцца звыш 30 працэнтаў ад агульнага аб'ёму вытворчасці.

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (ячмына, шчы, страўнік), прадукты мясных у жале, прадукты з мяса птушкі вадзічана-варыны, вадзічана-запечаныя, паўфабрыкаты з мяса птушкі натуральнае (красла, чыварчыка, грудзі, галенка, шкнца, філе і г.д.), прадукты з ялавічыны, паўфабрыкаты ў тэксвай абалонцы, смажаныя вырабы з птушкі і чартак тушка, гатаваныя кады «Жамчужны» кады мядова, кады мятны, а таксама кады 20 найменшых гатаваных аўды «Дружба» і «Жамчужны водар».

За 2008 год на рынку будзе пастаўлена каля 30 новых відаў прадукцыі.

Прыкладам таму не толькі сусветныя фінансавы крызіс, які змага пахінуць пазіцыі шматлікіх сусветных монстраў бізнесу.

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (ячмына, шчы, страўнік), прадукты мясных у жале, прадукты з мяса птушкі вадзічана-варыны, вадзічана-запечаныя, паўфабрыкаты з мяса птушкі натуральнае (красла, чыварчыка, грудзі, галенка, шкнца, філе і г.д.), прадукты з ялавічыны, паўфабрыкаты ў тэксвай абалонцы, смажаныя вырабы з птушкі і чартак тушка, гатаваныя кады «Жамчужны» кады мядова, кады мятны, а таксама кады 20 найменшых гатаваных аўды «Дружба» і «Жамчужны водар».

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (ячмына, шчы, страўнік), прадукты мясных у жале, прадукты з мяса птушкі вадзічана-варыны, вадзічана-запечаныя, паўфабрыкаты з мяса птушкі натуральнае (красла, чыварчыка, грудзі, галенка, шкнца, філе і г.д.), прадукты з ялавічыны, паўфабрыкаты ў тэксвай абалонцы, смажаныя вырабы з птушкі і чартак тушка, гатаваныя кады «Жамчужны» кады мядова, кады мятны, а таксама кады 20 найменшых гатаваных аўды «Дружба» і «Жамчужны водар».

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (ячмына, шчы, страўнік), прадукты мясных у жале, прадукты з мяса птушкі вадзічана-варыны, вадзічана-запечаныя, паўфабрыкаты з мяса птушкі натуральнае (красла, чыварчыка, грудзі, галенка, шкнца, філе і г.д.), прадукты з ялавічыны, паўфабрыкаты ў тэксвай абалонцы, смажаныя вырабы з птушкі і чартак тушка, гатаваныя кады «Жамчужны» кады мядова, кады мятны, а таксама кады 20 найменшых гатаваных аўды «Дружба» і «Жамчужны водар».

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (ячмына, шчы, страўнік), прадукты мясных у жале, прадукты з мяса птушкі вадзічана-варыны, вадзічана-запечаныя, паўфабрыкаты з мяса птушкі натуральнае (красла, чыварчыка, грудзі, галенка, шкнца, філе і г.д.), прадукты з ялавічыны, паўфабрыкаты ў тэксвай абалонцы, смажаныя вырабы з птушкі і чартак тушка, гатаваныя кады «Жамчужны» кады мядова, кады мятны, а таксама кады 20 найменшых гатаваных аўды «Дружба» і «Жамчужны водар».

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (ячмына, шчы, страўнік), прадукты мясных у жале, прадукты з мяса птушкі вадзічана-варыны, вадзічана-запечаныя, паўфабрыкаты з мяса птушкі натуральнае (красла, чыварчыка, грудзі, галенка, шкнца, філе і г.д.), прадукты з ялавічыны, паўфабрыкаты ў тэксвай абалонцы, смажаныя вырабы з птушкі і чартак тушка, гатаваныя кады «Жамчужны» кады мядова, кады мятны, а таксама кады 20 найменшых гатаваных аўды «Дружба» і «Жамчужны водар».

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (ячмына, шчы, страўнік), прадукты мясных у жале, прадукты з мяса птушкі вадзічана-варыны, вадзічана-запечаныя, паўфабрыкаты з мяса птушкі натуральнае (красла, чыварчыка, грудзі, галенка, шкнца, філе і г.д.), прадукты з ялавічыны, паўфабрыкаты ў тэксвай абалонцы, смажаныя вырабы з птушкі і чартак тушка, гатаваныя кады «Жамчужны» кады мядова, кады мятны, а таксама кады 20 найменшых гатаваных аўды «Дружба» і «Жамчужны водар».

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (ячмына, шчы, страўнік), прадукты мясных у жале, прадукты з мяса птушкі вадзічана-варыны, вадзічана-запечаныя, паўфабрыкаты з мяса птушкі натуральнае (красла, чыварчыка, грудзі, галенка, шкнца, філе і г.д.), прадукты з ялавічыны, паўфабрыкаты ў тэксвай абалонцы, смажаныя вырабы з птушкі і чартак тушка, гатаваныя кады «Жамчужны» кады мядова, кады мятны, а таксама кады 20 найменшых гатаваных аўды «Дружба» і «Жамчужны водар».

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (ячмына, шчы, страўнік), прадукты мясных у жале, прадукты з мяса птушкі вадзічана-варыны, вадзічана-запечаныя, паўфабрыкаты з мяса птушкі натуральнае (красла, чыварчыка, грудзі, галенка, шкнца, філе і г.д.), прадукты з ялавічыны, паўфабрыкаты ў тэксвай абалонцы, смажаныя вырабы з птушкі і чартак тушка, гатаваныя кады «Жамчужны» кады мядова, кады мятны, а таксама кады 20 найменшых гатаваных аўды «Дружба» і «Жамчужны водар».

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (ячмына, шчы, страўнік), прадукты мясных у жале, прадукты з мяса птушкі вадзічана-варыны, вадзічана-запечаныя, паўфабрыкаты з мяса птушкі натуральнае (красла, чыварчыка, грудзі, галенка, шкнца, філе і г.д.), прадукты з ялавічыны, паўфабрыкаты ў тэксвай абалонцы, смажаныя вырабы з птушкі і чартак тушка, гатаваныя кады «Жамчужны» кады мядова, кады мятны, а таксама кады 20 найменшых гатаваных аўды «Дружба» і «Жамчужны водар».

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (ячмына, шчы, страўнік), прадукты мясных у жале, прадукты з мяса птушкі вадзічана-варыны, вадзічана-запечаныя, паўфабрыкаты з мяса птушкі натуральнае (красла, чыварчыка, грудзі, галенка, шкнца, філе і г.д.), прадукты з ялавічыны, паўфабрыкаты ў тэксвай абалонцы, смажаныя вырабы з птушкі і чартак тушка, гатаваныя кады «Жамчужны» кады мядова, кады мятны, а таксама кады 20 найменшых гатаваных аўды «Дружба» і «Жамчужны водар».

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (ячмына, шчы, страўнік), прадукты мясных у жале, прадукты з мяса птушкі вадзічана-варыны, вадзічана-запечаныя, паўфабрыкаты з мяса птушкі натуральнае (красла, чыварчыка, грудзі, галенка, шкнца, філе і г.д.), прадукты з ялавічыны, паўфабрыкаты ў тэксвай абалонцы, смажаныя вырабы з птушкі і чартак тушка, гатаваныя кады «Жамчужны» кады мядова, кады мятны, а таксама кады 20 найменшых гатаваных аўды «Дружба» і «Жамчужны водар».

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (ячмына, шчы, страўнік), прадукты мясных у жале, прадукты з мяса птушкі вадзічана-варыны, вадзічана-запечаныя, паўфабрыкаты з мяса птушкі натуральнае (красла, чыварчыка, грудзі, галенка, шкнца, філе і г.д.), прадукты з ялавічыны, паўфабрыкаты ў тэксвай абалонцы, смажаныя вырабы з птушкі і чартак тушка, гатаваныя кады «Жамчужны» кады мядова, кады мятны, а таксама кады 20 найменшых гатаваных аўды «Дружба» і «Жамчужны водар».

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (ячмына, шчы, страўнік), прадукты мясных у жале, прадукты з мяса птушкі вадзічана-варыны, вадзічана-запечаныя, паўфабрыкаты з мяса птушкі натуральнае (красла, чыварчыка, грудзі, галенка, шкнца, філе і г.д.), прадукты з ялавічыны, паўфабрыкаты ў тэксвай абалонцы, смажаныя вырабы з птушкі і чартак тушка, гатаваныя кады «Жамчужны» кады мядова, кады мятны, а таксама кады 20 найменшых гатаваных аўды «Дружба» і «Жамчужны водар».

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (ячмына, шчы, страўнік), прадукты мясных у жале, прадукты з мяса птушкі вадзічана-варыны, вадзічана-запечаныя, паўфабрыкаты з мяса птушкі натуральнае (красла, чыварчыка, грудзі, галенка, шкнца, філе і г.д.), прадукты з ялавічыны, паўфабрыкаты ў тэксвай абалонцы, смажаныя вырабы з птушкі і чартак тушка, гатаваныя кады «Жамчужны» кады мядова, кады мятны, а таксама кады 20 найменшых гатаваных аўды «Дружба» і «Жамчужны водар».

У асартымент вышуквай прадукцыі ўваходзіць: мяса куранта-бройлераў, каўбасныя вырабы, наборы з мяса птушкі, ветчына, рулеткі, саляны, сардэлы, шпікеткі, паштеты, пельмені, паўфабрыкаты мяса, хухляк прыгатаваны, субпрадукты (

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ
І ДЭПУТАТАЎ
МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

5 лістапада
2008 г.
№ 42 (145)

МЯСЦОВЫ ЧАС

БЮДЖЭТ ДЛЯ «БРУДНАЙ» ЗОНЫ

Страта фактычна паловы тэрыторыі, амаль усёй прамысловасці, лепшых палеткаў і масавага эвакуацыя людзей... Пасля выбуху на Чарнобыльскай АЭС Брагіншчыну пакінулі 29 тысяч чалавек, пад поўнае адсяленне патрапілі 54 вёскі. Праўда, сям'яў, што ўся небяспечная зона засталася без жыхароў, усё ж нельга. Яшчэ адной асабліва вясцо сённяшняга раёна сталі так званыя «самасёлы» — у афіцыйна адзеленым 3-а высокай радыяцыйнай населеным пунктах добраахвотна застаецца жыць да паўтары сотні чалавек.



Некалькі кіламетраў на захад ад райцэнтра... Доўгі час гэта мясцовасць вылучалася найбольш урадлівымі землямі і адным з самых моцных на Гомельшчыне калгасаў. Сёння гаспадаркі ўжо няма, а новай адметнасцю краю сталі Палескі радыялагічна-экалагічны запаведнік і закінутыя хаты. У аддзельнай вёсцы Сабалі налічваецца ўсяго некалькі чалавек, зусім побач, у Краснай Гары, засталася ўвогуле адна сям'я — пенсіянеры Іван Ільч і Вера Дзмітрыеўна Шылец.

— Красную Гару адсялялі неўзабаве пасля Чарнобыля, у верасні 1986 года, адсюль з'язджалі ўсе, праўда, у розныя вёскі, — узгадвае Іван Шылец. — Нам нібыта і дазволілі ўзяць усё патрэбнае, і далі дом пад Рэчыцай, і работу ў саўгасе, але хацелася назад. Дом той будаваў хутка, а дзе хутка — там часта няма ладу. Было вельмі холадна, памятаю, прыйдзецца з работы, ляжаць на канапу, ногі на батарэю — толькі так выпадла сагрэцца. Аднак калі да нязручнасці усё ж можна было прывыкнуць, то пазбавіцца ад думак, якія там, — аніж. Бо ў Краснай Гары я нарадзіўся, ажаніўся, неадкажы-неадкажы, але паставіў добрую хату, сваімі рукамі пасадзіў кожную яблынючку, тут нарадзіліся дзеці. Вось і атрымаўся, што прабылі мы на новым месцы толькі год. А потым вырашылі вярнуцца.

Спачатку вярнуліся некалькі сем'яў. Аднак большасць ненадзіць энцію нам дастаўляючы, у Сабалі прыходзіць аўтаграма, пры жаданні можна з'ездзіць па прадукты на веласіпеды за тры кіламетры ў Брагін, пры неабходнасці з таго ж райцэнтра выклікаем «хуткую дапамогу» — балавыя, правалі тэлефон, — распавядае Іван Шылец. — Словам, жыць можна, тым больш, што трымаем сваю гаспадарку — камяна, парсочка, агарод. Ці правярваем прадукцыю? Прынамсі, стараемся, прычым і тая ж бульба, і буркакі атрымліваюцца чыстымі. Што ж да грыбоў, то тут трэба бачыць, дзе і што збіраць. Бо калі з ападкамі ці аб'якмі звычайна ніякіх праблем няма, то «польскі» грыб можа і «зашкаліць».

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ТАЛЕРАНТНАСЦЬ ПА-ГРОДЗЕНСКУ

Паводле маніторынгаў грамадскай думкі, абсалютная большасць жыхароў Гродзеншчыны (больш за 97 працэнтаў) пазітыўна адносяцца да адносін паміж прадстаўнікамі розных нацыянальнасцяў і канфесій у вобласці: а менавіта як цяпляні, паважліва, сяброўскія альбо, па меншай меры, нейтральныя.

Чарговія крокі ў накірунку толерантнасці вызначаны абласной праграмай развіцця канфесійнай сферы, нацыянальных адносін і супрацоўніцтва з суайчыніцамі за мяжой на перыяд да 2010 года, якая зацверджана Гродзенскім абласным Саветам дэпутатаў.

Мясцовыя органы ўлады, згодна з праграмай, павінны ведаць адукацыйныя заплыты прадстаўнікоў нацыянальных супольнасцяў і ствараць умовы для іх давальнення ў адпаведнасці з беларускім заканадаўствам. Нацыянальным аб'яднаннем бясплатна прадстаўляюцца памяшканні для правядзення культурна-масавых мерапрыемстваў, музычнага апаратуру, транспарт для арганізацыі гасцёрных паездак, аказваецца дапамога ў забеспячэнні мастацкіх калектываў сцэнічнымі касцюмамі. Дарчыні, ва ўстановах Гродзеншчыны працуюць шаснаццаць творчых калектываў польскай музыкі, песні і танца, васьмі з якіх прывоена званне «народны», «узорны», зарплата іх кіраўнікоў фінансуецца з бюджэту вобласці.


Добрая традыцыя — рэгіянальны фестываль «Артыстычныя сустрэчы Гродна—Беласток», які па чарзе праводзіцца ў кожным з гарадоў. Калектывы польскай музыкі і народнай майстры Гродзеншчыны выязджаюць у Беласток, а беларускія творчыя калектывы з Польшчы выступаюць перад гродзенцамі. Праграмай супрацоўніцтва з нашымі суайчыніцамі за мяжой прадугледжана забеспячэнне беларускіх мастацкіх гуртоў у Польшчы сцэнічнымі касцюмамі, музычнымі інструментамі, рэпертуарна-метадэчнай літаратурай. Прадоўжыцца практыка бязвыплатнай перадачы беларускай мастацкай літаратуры публічным бібліятэкам гарадоў Беласток і Сувалкі, а таксама забеспячэнне музея і цэнтра беларускай культуры ў Гайнаўцы перыядычнымі выданнямі нашай краіны. Што датычыцца адукацыйнай установаў Польшчы, дзе вывучаецца беларуская мова, то ім Гродзеншчына дапамагае навукова-метадэчнай, даведкай, мастацкай літаратурай, а таксама географічнымі картамі, плакатамі, матэрыяламі па гісторыі Беларусі.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

МАЛЫЯ ГАРАДЫ

ЛАГОЙСК ЯК МЕСЦА ЖЫХАРСТВА

Праграма развіцця малых гарадоў рэалізуецца даволі паспяхова. Праўда, і цяжкасцяў хапае. Да прыкладу, у Мінскай вобласці ўзнікаюць праблемы з уласабленнем асобных інвестыцыйных праектаў. Аднак у большасці выпадкаў усё ж адбываецца пазітыўная змяненні: з'яўляюцца дадатковыя працоўныя месцы, адкрываюцца новыя прадпрыемствы, павялічваюцца заробкі. У выніку — паліпшаюцца ўмовы жыцця людзей, выглядае больш аптымістычна дэмаграфічная сітуацыя. Як адраджаецца апошнім часам Лагойск? Каб высветліць гэта, мы і накіраваліся ў старажытны горад.



Прыгожы, яркі колер сцен дзіцячага сада — справа рук рабочага Леаніда ГУТАРАВА і яго брыгады.

Ад заняпаду да росквіту

Сёлета Лагойск адзначае сапраўдны юбілей — 930-годдзе. Упершыню мястэчка ўзгадваецца ў 1078 годзе ў «Павучаннях» Уладзіміра Манамаша. Цікава, што за ўсю сваю шматвяковую гісторыю Лагойск перажыў няшмат трагічных момантаў. Горад тройчы быў разрабаваны і двойчы знішчаны агнём. Але заўсёды адбудоўваўся і «абрастаў» жыхарамі. Людзям прыйшлося даспадобы гэтае малюўнае месца на беразе ракі. Сапраўднага росквіту Лагойск дасягнуў у тую пару, калі ім валодалі Тышкевічы. Браты Канстанцін і Яўстафій арганізавалі тут першы ў Беларусі краязнаўчы музей.

Ужо ў савецкія часы Лагойск адносілі да разраду гарадоў-спадарожнікаў сталіцы. Уся інфраструктура тут стваралася ў разліку на вялікі завод з гучнай назвай «Эпас». Аднак справы на прадпрыемстве не заладзіліся, і цяпер там працуе невялікая колькасць людзей. Паўны час таму перад горадам зноў паўстала пытанне: за кошт чаго можна прыйсці ад заняпаду да росквіту? Варыянтаў тут называлася шмат, але, здаецца, сярод іх удалося выбраць найбольш аптымістычны.

— Мы ўжо даўно пачалі задумвацца аб тым, што Лагойшчына не толькі сельскагаспадарчы, але і турыстычны раён, — адзначае намеснік старшыні



Фота Юліяна ПЯСЦІКА.

Лагойскага райвыканкама Галіна Драгунова. — У адпаведнасці з гэтым і вызначылі прыярытэты. Апошнім часам пашыраецца сетка прыдарожнага сэрвісу. Значны штуршок для развіцця Лагойшчыны дало будаўніцтва вядомых спартыўных комплексаў. Цяпер і «Сілічы», і «Лагойск» сталі сапраўды міжнароднымі «бренд-дамамі». Яны працуюць на працягу ўсяго года і ў гасцінцу ўдавацца даволі складана, паколькі шмат ахвотных тут адпачыць.

Лагойск за апошнія некалькі гадоў сапраўды «акрыўся». Гэта вам скажа кожны, хто можа параўноўваць сённяшні стан спраў у сітуацыі, якая складалася раней. Дагэтуль у горада, які знаходзіцца ў «прамой дасягалнасці ад беларускай сталіцы, ніяк не атрымлівалася знайсці сваё арыгінальнае аблічча. Безумоўна, гасцей здзіўлялі тэатрыяльныя гістарычныя «фішкі», аднак у астатнім Лагойск заставаўся неадгледжаным. Здавалася, што сучаснасць зусім абмінула яго. Цяпер жа горад не пазнаць — літаральна з кожным днём старажытныя мясціны становяцца ўсё больш прывабнымі для жыхароў.

Шматпавярховікі ў меншасці

Ужо распрацаваны генеральны план развіцця Лагойска да 2025 года. У гэтым дакуменце прагназуецца, што колькасць жыхароў горада павялічыцца да 15 тыс. (сёння — 10,7 тыс.). Зразумела, межы населенага пункта пашырацца. Ужо нават вызначаны канкрэтныя «вектары» — Лагойск будзе разрастацца

РУДНЯНСКАЯ

Дванаццаць гадоў Іван Міхайлавіч Сачко з'яўляецца дэпутатам Дабравольскага сельскага Савета і столькі ж — старстам вёскі Рудня Свіслацкага раёна. Ён былы ляснік, 33 гады аддаў ахове лясных багаццяў.



АБЯРЭГІ

Жыхары Рудні ўдзячныя клепатліваму вяскоўцу за тое, што дамогся, каб адзіна ў вёсцы крама не была ліквідавана, і цяпер, як і раней, тут можна без праблем купіць хлеб, прадукты, муку, камбікорм... Ён і парадку на вуліцы ад суседняй патрабуе, і начное асяццеленне ў вёсцы дзякуючы яму з'явілася. На ўласным трактары дапамагае старым і адзіночным жыхарам і сабраць ураджай, нарыхтаваць дроў. Няшмала пахвальных лістоў атрымаў Іван Сачко ад раённых уладаў, а за актыўную дапамогу ў ахове дзяржаўнай мяржы адзначаны граматай пагранічных войскаў.

На ускрайку Рудні стаіць вельмі стары, ручнікі і вышыванкі ўпрыгожаны крыж-помнік. Штогод 2 верасня ля крыжа адбываецца ўрачыстае

набажэнства, а ў вёсцы — свята. Іван Міхайлавіч расказаў, што гэты крыж быў пастаўлены ў год выратавання вёскі ад жудаснай хваробы. (Толькі ён, ні хета іншы з вяскоўцаў не ведае нават прыблізна

га часу трагедыі). А калі ішла вайна з нямецкімі акупантамі, дык усе навакольныя вёскі былі спаленыя, а Рудня ўцалела. Ад пакалення да пакалення пераходзіць руднянскае паданне, перадаецца і захоўваецца па

вага да крыжа за сціплай агароджай. Наддаўна вясковы старац Іван Сачко ўласнаручца расказаў для яго надзейны цэнтрны падмурак.

Анатоль КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.

ДЭБЮРАКРАТЫЗАЦЫЯ

Што застанеца ад наменклатуры спраў?

УБРАЦЬ НЕЛЬГА ПАКІНУЦЬ

Гэтую фразу можна было вызначыць лейтматывам чарговай сустрэчы адказнага сакратара Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі Аляксея СЦЕПАНЕНКІ са старшынёй Саветаў дэпутатаў пярвічнага ўзроўню. У сустрэчы таксама ўзяла ўдзел галоўны інспектар архіваў і справаводства Дэпартаменту па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцы Таццяна Століна. Тэмай абмеркавання стаў праект прыблізнай наменклатуры спраў пясляковых і сельскіх Саветаў і сельвыканкамаў.

Нагадаем, упершыню пытанне скарачэння аб'ёмаў паперовай работы было разгледжана Саветам па ўзаемадзеянні на выязнен пасяджэнні сёлета ў чэрвені. На працягу лета Савет неаднойчы вяртаўся да гэтай тэмы. Была вызначана спецыяльная працоўная група і асноўныя накірункі яе дзейнасці па аптымізацыі рабо-

ты з дакументамі сельскіх выканкамаў і Саветаў. Гэта вызначылі самай наменклатуры спраў (раней на пярвічным узроўні яе ўвогуле не існавала), скарачэнне статыстычнай і ведамаснай справаздачнасці, не прадугледжанай нарматыўна-прававой базой, і стварэнне адзінай інфармацыйнай сеткі Саветаў, інтэрнэт-пар-

та. Вынікам агульных намаганьняў усіх зацікаўленых бакоў стаў праект прыблізнай наменклатуры спраў, што ўтвараюцца ў справаводстве Саветаў дэпутатаў і выканкамаў пярвічнага ўзроўню. У ёй замацаваныя найбольш аптымізаваныя пералік тыповых найменняў спраў і тэрміны іх захоўвання на аснове дзеючых нарматыўных дакументаў.

Звяртаючыся да старшыні, Таццяна Століна адзначыла, што прапанаваная наменклатура носіць рэкамендацыйны характар. Яе можна браць за ўзор пры стварэнні канкрэтнай наменклатуры спраў, але пры гэ-

тым абавязкова ўлічваць індывідуальныя асаблівасці.

Як адзначыў Аляксей Сцепаненка, першапачатковы варыянт наменклатуры ўтрымліваў 14 спраў для сельскіх Саветаў і 203 — для сельвыканкамаў. Пасля карэкціроўкі з улікам заўваг і прапаўняў яе аб'ём скараціўся амаль на трэць. Праектам, прапанаваным на разгляд удзельнікам сустрэчы, прадугледжвалася 8 спраў для Саветаў і 121 — для выканкамаў. Пры неабходнасці гэты пералік можна пашыраць ці скарачаць.

— Мы пастараліся максімальна ўзбуйніць справы, — адзначыла Таццяна Століна, — напрыклад, толькі па раздзеле «Натарыят» скарацілі 10 спраў. Не варта перапісваць усю прапанаваную наменклатуру. Выбіраць з яе толькі тое, што вам неабходна.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ЁСЦЬ ПЫТАННЕ

«ВЫБІЦЬ» ДАЎГІ ЦІ ВЫХАВАЦЬ АБАВЯЗАК?

За апошнія гады два давалася павяваць у трох дзіцячых прытулках. У кожнага з выхаванцаў — свой боль і сваё гора. Але многія дзеці маюць амаль тыповую сямейную гісторыю. Жылі-былі ў вёсцы ці райцэнтры два чалавекі, стварылі сям'ю, нарадзілі дзяцей. Першым стаў зазіраць у чарку гаспадар, старалася быць «сучаснай» і не адставаць ад мужа жонка.

Абое яны, як правіла, выраслі ў сем'ях, дзе гарэлка не зводзілася. Дык вось, пакуль піў толькі бацька сямейства, жыццё ў доме яшчэ сак-так рыпела, а калі налягла на чарку гаспадарыня, дзеці часцей пачалі з'яўляцца на вуліцы бруднымі, не раз сарма кляліся голоднымі. Нездарма ж адзін мудры вясковы дзядзька казаў: няма горшага пралёну, як пажадаць ворагу, каб яго жонка знайшла смак у гарэлцы. Сапраўды, часта гэта азначае канец сям'і. І калі там ёсць нясупагадоўца дзеці, пра іх мусіць пакапацца дзядзька.

Найперш дзяцей забіраюць у прытулак. Але, на жаль, дэлка не заўсёды гэта дзейнічае на сумленне бацькоў і прымушае іх брацца за розум. Толькі аднойчы ў адным з раёнаў мне расказалі пра выпадак, калі сам факт змяшчэння дзяцей у казённую ўстанову стаў нагодай для таго, каб бацькі памянлі лад жыцця. Дзяткі тады забралі ў людзей адукаваныя, якія да татальнага запое працавалі музыкантамі. Дачка іх, дзюўчынка разуменькая і здольная, пераказала стужачку на адкрыццё таго самага прытулку, выхаванкай якога стала. Здымак у раённай газеце з цырымоні адкрыцця нехта з суседзяў паказаў маці. Мусяць, гэта і прабіла ў яе сьвядомасці «брэш». Жанчына прыйшла ў прытулак, перададоўшы 12 кіламетраў пекатоў, бо грошай на аўтобус не было. Плакала, абяцала выправіцца. І праўда, ёй тыдня хвіла, каб прывесці ў парадак

та. Зразумела, што даклад намесніка старшыні райвыканкама Тамары Прыяцэлюк быў багаты на лічы. На пачатак восты толькі ў аддзеле адукацыі райвыканкама на ўліку сталі 24 асобы, якія абавязаны пакрываць выдаткі на ўтрыманне дзяцей. За восем месяцаў трыбы было сплачана з іх 34,6 мільёна рублёў. Сплагнана каля 18,6 мільёна (54 працэнты). Выходзіць, выяўляць дзяцей, якія маюць патрэбу ў абароне, і ажыццяўляць абарону органы ўлады больш-менш навучыліся. А вось «выбіваць» грошы з тых, хто ў адпаведнасці з законам абавязаны кампенсаваць выдаткі на ўтрыманне сваіх дзяцей — толькі напалову. Бо вельмі цяжка бывае пераканаць уладкавацца на працу таго, хто блізка да апошняй ступені дэградацыі асобы.

Як паказвае практыка, і прымушае ўладкаванне на работу не заўсёды з'яўляецца выйсцем з замкнёнага кола. Сёлетняй вясной давалася размаўляць з кіраўніком сельгаспрадпрыемства, які вымушаны быў узяць такога гора-працаўніка. Вымушаны, бо прымуслі. «Звольніць яго не маю права, ставіць яму прагулы — стоміш паперы пісаць у розныя інстанцыі і тлумачэнні даваць. Нячышца з лайдаком і п'яніцам у разгар пасяўной або ўборкі, калі кожная хвіліна дарагая, — проста грэх. Таму і аддаў распараджэнне, каб ставілі восем гадзін у табель. Ну а зарплата, выбачаеце, ад зробленага», — расказаў дырэктар. Каму карысць ад такога працаўладкавання «абавязанца» асобы, невядома.

Прыведзены прыклад і многія іншыя сведчаць, што нормы закона не працуюць, або працуюць не поўнацю. А прымусяць такіх людзей працаваць паспраўдному могуць толькі жорсткія меры. І хоць сёсія раённага Савета не вырашае такія пытанні, некаторыя захадзі да больш строгіх мераў у дачыненні да людзей, якія ўхіляюцца ад выканання бацькоўскіх абавязкаў, раённая дэпутатка ажыццяўляе. Так, жыллёва-камунальная служба, аддзел архітэктуры, старшыні пясляковых і сельскіх Саветаў атрымалі заданне прааналізаваць наяўнасць камунальнага жыллёва-

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА



жыллё, закупіць мінімум прадуктаў і зрабіць усё неабходнае, каб дзяткі аддалі дадому. Хочацца спадзявацца, што ў той сям'і ўсё ў рэшце рэшт наладзіцца.

Але апісаныя выпадкі не з разраду частых. Нярэдка бывае так, як расказаў спецыяліст Драгінскага райаддзела адукацыі, якая афармляе дакументы на змяшчэнне дзяцей у прытулкі, дзіцячыя дамы і інтэрнаты ўстановы. Пастаянная яе «кlientка», тая, што часта нараджае дзяцей, заявіла аднойчы: «Пакуль жыў я, вам, Вольга Іванана, работы хопіць».

Вось з такіх мамак грамадства проста абавязана «выбіваць» грошы за ўтрыманне дзяцей. На гэта, як вядома, і скіраваны Дэкрэт №18 «Аб дадатковых мерах па дзяржаўнай абароне дзяцей у няўдалых сем'ях». Але выкананне яго ідзе вельмі не проста. Гэта пытанне разглядае не так даўно сесія Брэсцкага раённага Саве-

Святлана ЯСКЕВІЧ.

ЭХ, ДАРОГІ...

Праект рэканструкцыі ўчасткаў дарог ад Мінска да абласных цэнтраў мяркуецца распачаць налета. Як паведаміў першы намеснік дырэктара Дэпартаменту «Белаўтадар» Генадзь Чапцоў, спецыяльны нарматыўны акт ужо ўнесены на разгляд Урада.

Згодна з маштабным праектам, прывесці ў адпаведнасць са спецыяльным нарматывам неабходна 547 кіламетраў трас. Праграма стварэння хуткасных магістральных трас на 2009—2014 гады. Спачатку патрэбныя работы будуць праведзены на магілёўскім і гомельскім напрамках. У 2012—2014 гг. адбудзецца рэканструкцыя гродзенскай трасы, а таксама ўчастак «Лагойск—Плешчанічы». Як адзначыў Генадзь Чапцоў, паводле папярэдняй падліку, для рэалізацыі ўсіх мерапрыемстваў спатрэбіцца значная сума — каля 6 трыльёнаў рублёў.

Спецыяліст адзначыў, што з бюджэту можа быць выдаткавана толькі 2,4 трлн. Крыніца, адкуль паступяць астатнія сродкі, пакуль не вызначана.

Мікалай ЛІТВІНАЎ.

УБРАЦЬ НЕЛЬГА ПАКІНУЦЬ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Праект складаецца з 14 раздзелаў, кожны мае падпункты. Не марнучы дарэмна час, старшыні «прабегліся» па кожным і ўнеслі шэраг заўваг.
Напрыклад, у першым раздзеле «Пасялковы (сельскі) Савет дэпутатаў» яны прапанавалі аб'яднаць падпункты 1.6 «Статыстычныя справаздачы аб складзе дэпутатаў у пастаянных камісіях пасялкоў (сельскіх) Саветаў дэпутатаў» і 1.7 «Спісы дэпутатаў пасялковы (сельскі) Саветаў».

У другім раздзеле «Пасялковы (сельскі) выканаўчы камітэт» Таццяна Століна папрасіла прысутных звярнуць увагу на падпункт 2.12 «Прыёмна-здавальніцкі акт пры змене старшыні пасялкоў (сельскіх) выканаўчага камітэта». Практыка паказала, што новыя кіраўнікі часта не надаюць гэтай змяненню, хоць пры выяўленні адсутнасці азначаных дакументаў яны могуць атрымаць шмат праблем.
У трэцім раздзеле «Арганізацыйная работа» ўдзельнікі абмеркавання паралі перанеслі ў іншы блок падпункт 3.3 «Кніга ўліку праверак (рэвізій) фінансава-гаспадарчай дзейнасці», які слаба стасуецца з тэмай раздзела.

У шостым раздзеле «Натарыят» большасць старшыняў выступіла за скарачэнне падпункта 6.5 «Кнігі рэгістрацыі зацікаўленых асоб аб вынаражэнні звестак і (ці) дакументаў, неабходных для правядзення натарыяльных дзелак» — маўляў, на пярэнім узроўні ён не патрэбны.
Актыўныя спрэчкі выклікаў падпункт 8.5 «Дамавыя кнігі» раздзела «Жыллёва-камунальная гаспадарка». Адно старшыня сцвярджалі, што ў іх ёсць толькі гаспадарчыя кнігі, іншыя — што вядуць яшчэ і дамавыя. У рэшце рэшт, падпункт вырашылі пакінуць.

Што датычыцца дзевятага раздзела «Землеўпарадкаванне і архітэктура», прысутныя ўвогуле паставілі пад сумненне яго неабходнасць у наменклатуры спраў на пярэнім узроўні — з улікам таго, што ў ішчэ сельвыканкама няма землеўпарадчыка, а сама служба знаходзіцца ў раённай адміністрацыі. Пры больш дэталёвым разглядзе дзевяты раздзел вырашылі пакінуць, але выдаліць падпункты 9.2 «Статыстычныя справаздачы аб наяўнасці і размеркаванні з-м

АДКРЫТЫ ФОРУМ

Анатоль КІЦК, старшыня Чудзінскага сельскага Савета дэпутатаў Ганцавіцкага раёна:

— Справаздачнасці хапае... Ёсць, безумоўна, і патрэбна. Напрыклад, мы робім справаздачу для раёна па пытаннях ЗАГСа, статыстыкі, працы і сацыяльнай абароны насельніцтва, пажарнай бяспекі, аховы правапарадку і іншых. З аднаго боку, уяўдзена камп'ютару палегчыла нашу работу — з'явілася камп'ютарная пошта, нам усталявалі сістэму «Сельскі Савет», дзякуючы якой можна адрозніваць патрэбную інфармацыю адносна жыхароў сельсавета і іх домаўладанняў... Але, з іншага боку, адначасова мы заносім у камп'ютар усе звесткі з гаспадарчай кнігі. Атрымліваецца такія падвоены ўлік — спачатку запісваем у кнігу, потым тое ж самае ўводзім у камп'ютар. У выніку са з'яўленнем камп'ютара ў нас работы... прыбыла (хоць спадзяваліся, што будзе наадварот). Бо ў гаспадарчых кнігах уносяцца літаральна ўсе даныя: і памер дома, і колькасць чалавек, якія там жывуць, і выбыццё чалавека ў вынаду перавозу і г.д. Плюс усё інфармацыя па падсобнай гаспадарцы: колькасць кароў, свіней, курэй і да т.п., а таксама колькасць атрыманых ураджаў. Запісанне самой кнігі адбываецца на працягу ўсяго года, і, аднаўдана, аднаўленне яе камп'ютарнага варыянта — таксама. А ёсць такія, дзе па 4—5 тысяч. Там для сельвыканкама запісанне гаспадарчай кнігі, дзе яшчэ і дубліраванне яе ў камп'ютарным варыянце — вялікая нагрузка.

Мікалай МІРУК, старшыня Немацінскага сельскага Савета дэпутатаў Барысаўскага раёна:

— Папярэнь патак павялічваецца. Яшчэ 2—3 гады таму аб'ём дзевяці справаздач быў значна меншым, а сёння не спраўляемся паперу купляць. Адкуль такі «вал»? Ну, тое, што розныя раённыя структуры дасылаюць нам свае запыты, у большасці выпадкаў, лічу, рэч апраўданая — ім жа таксама трэба адрэагавана інфармацыю. Але мяне хвалюе, што форма справаздачы па адной і той жа працы дурна за год можа змяняцца некалькі разоў. Возьмем хоць бы пустыя і старыя будынкi. Летася форма справа-

Тэма скарачэння справаздачнасці і аптымізацыі дакументаабароту па-ранейшаму застаецца актуальнай для сельскіх Саветаў. Нягледзячы на тое, што яшчэ ў пачатку года на ўзроўні многіх райвыканкамаў былі прыняты рашэнні «ўключыць» на шляху некаторых запяты «чырнова свята» і перакрываць ім доступ да сельвыканкамаў, — падобна, што паперы знаходзяць абходныя шляхі. Што пацвердзілі і старшыні сельскіх Саветаў, з якімі мы звязаліся па тэлефоне.



Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

здачнасці па рабоце з імі мянялася два разы. Спачатку яна ўключала ў сябе 18 пунктаў, потым іх стала 31. Каму патрэбна гэта «раздуванне»?

І яшчэ адзін момант. Указ № 70, які датычыцца работы са старымі дамамі, безумоўна, правільны — іх трэба зноў пераездзіць і г.д. Плюс усё інфармацыя па падсобнай гаспадарцы: колькасць кароў, свіней, курэй і да т.п., а таксама колькасць атрыманых ураджаў. Запісанне самой кнігі адбываецца на працягу ўсяго года, і, аднаўдана, аднаўленне яе камп'ютарнага варыянта — таксама. А ёсць такія, дзе па 4—5 тысяч. Там для сельвыканкама запісанне гаспадарчай кнігі, дзе яшчэ і дубліраванне яе ў камп'ютарным варыянце — вялікая нагрузка.

Святлана АНАШКЕВІЧ, старшыня Азярыцкага сельскага Савета дэпутатаў Глыбоцкага раёна:

— Усе структурныя падраздзяленні, якія ёсць у раёне, могуць без ведама райвыканкама даслаць нам запяты любой формы. Прычым запяты прыходзяць па-за ўзровень дамоўлення, з памяткай «трэмінава» і ўказаннем даты выканання.

Але ж далёка не заўсёды патрэбны даныя знаходзяцца ў нас пад рукой. Як правіла, гэта прымушае рабіць нейкія дадатковыя аптытаны, адцягвае ўвагу ад асноўнай работы. Я разумеем неабходнасць статыстычнай справаздачнасці — яна зацверджана, і мы ведаем калі і што трэба падлічваць. А тут нейкай арганізацыі нешта спатрэбілася ў сапраўдны момант — і яна адрозна спускае паперку, замест таго, каб прысваць свайго чалавека. Няхай бы ён прыехаў і папрацаваў сам — а мы б яму дапамаглі, прадставілі ўсе неабходныя матэрыялы.

Мы ўзімалі гэта пытанне на ўзроўні райвыканкама на пачатку года. Тады кіраўнікі ўсіх раённых структур і арганізацый былі папярэджаныя, што кожная форма справаздачнасці, народжаная ў іх кабінетах, павінна прайсці спачатку праз райвыканкам. І толькі пасля яго дазволу можна звяртацца з запятам да нас. Ужо заканчваецца год, але ніякіх асаблівых пераменаў мы не дачулі — што дасягалі, тое і дасягаюць...

Цяпер наш сакратар заканчвае справаздачу (па ліні статыстыкі) па кожным населеным пункце — колькі дамоў, колькі насельніцтва, колькі двух- і трохпакатных кватэр, колькі зарэгістравана людзей па месцы жыхарства, а колькі пражывае няўлічаных. Але, па-першае, мы ўжо рыхталіся таку ж справаздачу на пачатак года. А па-другое, 14 лютага пачнецца перапіс насельніцтва, і дзевяцца зноў раённыя тэмы ж самае. Узнікае пытанне: а

што мы робім цяпер? Перапіс перад перапісам?.. Між тым, збор інфармацыі — працэс працаёмкі, многіх «пунктаў» у нашай базе даных няма. Мы такой справаздачай вельмі моцна аздаданы: адкуль старшыня сельвыканкама можа ведаць, хто і дзе на далейшы момант жыве ці не жыве? І як можа жыць, калі ён не зарэгістраваны? Трэба абзвоніць ці абыходзіць кожную дом, кожную сям'ю... У нас 2400 чалавек у сельсаветах пражывае, а ёсць сельсаветы па 5000. Але нікога не цікавіць, як і калі мы гэта зробім.

Наталля АЎСОКЕВІЧ, сакратар Кальчынскага сельвыканкама Ашмянскага раёна:

— Нам заўдана часта даводзіцца рыхтаваць даведкі аб складзе сям'і, якія патрабуе кожная раённая арганізацыя. Напрыклад, калі ім трэба выдзеліць гуманітарную ці грашовую дапамогу, налічыць пенсію, вызначыць суму разліку за святло, за газ і г.д. Але ж дазволіць — усе шматдзетныя сям'і на тэрыторыі сельсавета маюць адпаведны пасведчанні. У гэтых пасведчаннях усё ўказана: і муж, і дзеці, і даты іх нараджэння. Дзеля чаго па тры разы на год патрабавець дадатковыя даведкі? Навошта яны таму ж Чырвонаму Крыжу? У іх жа ёсць усе спісы — і шматдзетных сям'яў, і няпоўных — якія мы робім у пачатку года!.. Але па патрабаванні раённага аддзялення Чырвонага Крыжа людзі (адны і тыя ж) прыходзяць да нас па даведку аб складзе сям'і і ў пачатку года, і ў сярэдзіне... Ці не прасцей папрасіць у такога чалавека пасведчанне шматдзетнай сям'і, дзе ўсё налісана, а не ганць яго ў сельвыканкам і назад і не дадаваць лішняй работы нам?

Нагадаю, што для таго, каб атрымаць пасведчанне, шматдзетнай сям'і трэба ўзяць даведку ў сельвыканкаме аб складзе сям'і, характарыстыку з сельвыканкама, школы і месца працы, плюс даведку аб даходах з месца працы... Інакш кажучы, збіраецца ПОУНД і ДАСТАТКОВЫ пакет дакументаў для атрымання пасведчання. Каб потым паглядзець у яго — і ўсё ўбачыць.

Насамрэ, лішнюю даведку аб складзе сям'і мне выдаць не складана. Але ў дзённым выпадку гэта цалкам бессэнсаванная аперацыя, паўтараць якую даводзіцца неаднойчы.

Наталля КАРПЕНКА.

ЛАГОЙСК ЯК МЕСЦА ЖЫХАРСТВА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Мяркуецца належным чынам развіваць транспартную інфраструктуру. Для сённяшняга Лагойска праблема — вузкія дарогі, а таксама тупіковыя правезы. Каб разгарнуць цэнтральныя «стрыты», пабудуюць вуліцы-дублёры. Таксама запланавана ўзвесці два масты. Цяпер у горадзе толькі адзін мост, таму калі з ім нешта здарэцца, рух значна ўскладняецца. Як заўважыў Алег Вераскун, знясуць старыя дамы яшчэ пасляваеннай забудовы. Гэтыя будынкi толькі псуець аблічна горада, не адпавядаюць патрабаванням санітарных і тэхнічных нормаў.

Больш позні па тэрмінах узвядзення жылфонд таксама досыць праблемны. Адна з серыяў гэтых дамоў была доволі няўдалай — узімку тут узнікаюць пэўныя пытанні з належным абслугоўваннем кватэр. Таму ў адпаведных будынках разам з правядзеннем капітальнага рамонтнага работ і цэплавую разбіліцыю. Такім чынам удаецца вырашаць надзённыя пытанні жыхароў. Ацяпленне жытла адбываецца ад магутнай кацельні. Такі варыянт па сённяшніх часах доволі затратны, паколькі патрабуе шмат паліва. Каб зэканоміць прыродны газ, усталявалі спецыяльныя пластычныя водападгрэвальнікі. А ў перспектыве ў кожным мікрараёне прадугледжваецца зманціраваць модульную кацельню. За кошт гэтага абсталявання ўдасца вырашыць адрозна некалькі важных задч. Па-першае, на парадка зніжэння спажывання паліўна-энергетычных рэсурсаў. Таксама за кошт аўтаматычнага пампавання колькасць персанала. Адзін чалавек здольны без цяжкасці абслугоўваць 3—4 такія кацельні.



Паўмесяц, які стаў тэмай гэтай скульптуры, нібы «сышоў» з герба Лагойска.

З якасцю вады ў Лагойску праблем не ўзнікае — яна лічыцца адной з лепшых у Беларусі. Горад забеспечваецца з пяці артэзійскіх свідраван. Яны даволі глыбокія — пампоўце 300 метраў. У тутэйшых мясцінах шмат крыніц. Адна з найбольш вядомых — калы Свята-Мікалеўскай царквы — лічыцца помнікам прыроды. Запасацца вадою нават мічане прыязджаюць. Увогуле, на Лагойшчыне 189 артэзійскіх свідраван. З іх абслугоўваннем узнікаюць праблемы, паколькі ў адпаведнае падраздзяленне ўваходзяць толькі пяць чалавек. «Нават калі на кожную свідравану па дню ідуць, то ўжо больш чым паўгода «наб'ягае», — кажа Алег Вераскун. — Працягласць раёна вялікая, і асобных выпадках бывае, што складана свачасова дабрацца і выправіць пампоку. Таму здарэцца, што насельніцтва скардзіцца на дрэннае забеспячэнне вадою».

У дэфіцыце — дзіцячыя садкі
У Лагойску доволі хуткімі тэмпамі пашыраецца сетка гандлёвых устаноў — да прыкладу, сёлета ўведзены ў эксплуатацыю сучасны ўніверсам «Замквы». Вядзецца будаўніцтва новага рынку (кацельня, зусім не горшы, чым сталічная Камароўка, атрымаецца). А яшчэ плануецца адкрываць дадатковыя пляцоўкі для гандлю самымі разнастайнымі таварамі (ствараць міні-рынкi). Актыўна развіваецца прыватны сектар: у Лагойску сёлета за першае паў-

мальніцкай дзейнасці была аказана фінансавая дапамога на 28,8 мільёна рублёў. Пазыкі і субсідыі атрымалі пяць чалавек. Дарэчы, новыя працоўныя месцы з'яўляюцца і на вёсцы. У тым ліку праз развіццё аграбизнесу. На думку Галіны Драгнунай, у ідэале на турыстычную сядзібу можа працаваць уся акруга (забяспечваць гасцей натуральнай сельскагаспадарчай прадукцыяй, вырабамі народных майстроў і інш.). Таму ў перспектыве на Лагойшчыне плануецца стварыць такія аб'екты ў кожным сельсавета.

Для павышэння канкурэнтаздольнасці на рынку працы пераважна прайшлі 15 беспрацоўных. У межах праграмы «Маладзёжная практыка» на вучнёўскай рабочай месцы ўладкавалі трайх чалавек. У выніку ўсіх прынятых мераў узровень беспрацоўя ў Лагойску знізіўся да 0,85 працэнта ад эканамічна актыўнага насельніцтва. Гэта нават менш, чым прагназавалася. Сярэдняя зарплата па выніках першага паўгоддзя склала ў райцэнтры больш чым 730 тысяч рублёў. Зразумела, не толькі ўзровень аплаты працы прыцягвае сюды людзей. Але і ўмовы. У чэрне тых, хто мае патрэбу ў паліпшэнні жылёвых умоў, налічваецца каля тысяч чалавек. У асноўным гэта моладзь. Дамы ўзводзяцца літаральна адзін за адным. Таму чарга рухаецца даволі хутка — цяпер будуюцца тых, хто падаў дакументаў некалькі гадоў таму.

Праўда, у Лагойску вялікі попыт на дзіцячыя садкі. Дашкоўныя установы не хапае, і каб у іх патрапіць, бацькі заганяюць запісы ў спецыяльную чаргу. Асабліва вострая сітуацыя ў мікрараёне па вуліцы Мінскай, дзе пражывае каля дзвюх тысяч жыхароў. Менавіта тут у бліжэйшы час плануецца ўзвесці новы дзіцячы садок.

А вост цікавыя скульптуры ў Лагойску ўжо з'явіліся. Студэнты Акадэміі мастацтваў праводзілі тут адметны пленэр. Першае месца заняла работа, дзе на камяні, які абырамы нагадвае карту Беларусі, устаноўленыя міні-маладзік. Дарэчы, малады Месяць прысутнае і ў гербе Лагойска.

Мікалай ЛІТВАЊА, Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА. Мінск — Лагойск — Мінск.

БЮДЖЭТ ДЛЯ «БРУДНАЙ» ЗОНЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Новыя адрасы дзвядцятворнай — Мінск, Гомель, Мазыр, Эршты, адлегласці чыста ўмоўныя, да бацькоў прыязджаюць, дапамагаюць. Складаней з былымі аднавяскоўцамі. Пабацьчы большасць з іх удаецца толькі раз на год — на Радаўніцу.
— Як быццам ніхто з іх і не скардзіцца, але сюды па-ранейшаму цягне, — кажа Іван Шылец. — Заедуць на Радаўніцу на могілкі, а потым, хоць хата ўжо даўно стаіць напаяўрабрана, абавязкова зазірнуць хоць на некалькі хвілін на сваё роднае селішча. І бачна, што чым больш ўзрост чалавека — тым больш яму баліць.

Вёскі Красная Гара, Сабалец, Савічы, пасёлак Ленінец, Самацёлы жывуць у чатырох населеных пунктах Брагіншчыны. Прапапоўвалі, угаворвалі пераехаць — не дапамагло. Таму ў рэшце рэшт вырашылі ўспрыняць гэта як вызвалі. Яшчэ ў пачатку 1990-х на адселены тэрыторыях дазволілі прапыхнуць.
— 1986 год у мяне перад вачыма як раз, бо гэта было па сапраўднаму страшна. стаяла невыносная спёка, рухаліся калоны людзей, вывозілі маёмасць, жывёлу, — распавядае старшыня Брагінскага райсавета Пётр Раманок. — Калі аб'явілі мабілізацыю мужчын прызвонна ўзросту і эвакуацыю дзяцей, жанчын і старых, мы не ведалі, што такое рабдзіцца, што нас чакае, ці пабачымся мы калі-небудзь са сваякамі, а таму развіталіся як назасудды. Сотавы сувязі тады не было, і асабіста я змог адшукаць жонку толькі праз два месяцы — аказалася, што яе вывезлі ў вёску Сваткі на Мядзельшчыне. Вос чаму нельга папракаць за рашэнне не выждзець з зоны высокай радыяцыйнай абоды з вяртанне ў гэтую зону. Любі перажыць шмат, зрабіць свой выбар.

Сучасныя мышчэ дамоў і прадпрыемстваў, здыманне верхняга слою глебы, знос хат, якія «зашкальвалі», пазаванне цэльх вёсак — таксама недалёка гісторыя Брагіншчыны. Але горш было іншае — чуткі аб магчымай ліквідацыі раёна. Іх вынікам стала паступовае закрыццё маслазавода, глебазавода, каўбаснага цэха, вінзавода... Кампенсаванне практычна поўнае знікненне прамысловасці сельскага гаспадарка, нават нягледзячы на добрыя ўраджай, аказалася не ў стане. Сёння ра-

ён залежыць ад датацый практычна на 85 працэнтаў.
— Для адселены вёсак, дзе застаюцца людзі, ніякіх сацыяльных стандартаў няма, але мы ўвядзі такія стандарты самі, — адзначае Пётр Раманок. — Пракладзены тэлефонны лініі, у Сабалеці і Ленінецы прыходзіць аўтакара, у Савічах правялі электрычнасць, водаправод, адкрылі статыстычныя гандлёвы пункт. Па-іншаму было нельга. Аднак усё гэта — дадаткова і даволі адчуваць нагрузка на бюджэт і асобныя арганізацыі раёна.
Не менш вострая сітуацыя з добраўпарадкаваннем. Тут крыку дапамагае выдаткаваць з мясцовага бюджэту. Аднак сума «раённай» падтрымкі не большая за 2 мільёны рублёў на сельсавет. Няма сродкаў. Тым часам бюджэт аднога сельсавета вагаецца ў межах 60-70 мільёнаў у год. Гэтага хапае толькі на зарплату і асятленне, на падтрымку ж інфраструктуры фактычна застаецца звыш паловы ўсіх жыхароў Брагіншчыны ў сельскай мясцовасці ўжо мае пенсійны ўзрост.
— Даводзіцца канстатаваць, што ў сапраўдны раён практычна не трапляе ні пад адзін з 16 пунктаў Указа № 21, якія датычыцца папаўнення бюджэту сельсаветаў, з-за нашай спецыфікі і падатковых льгот. Часткова сродкі прыносяць толькі па-

АСЦЯРОЖНА: ПІВА!

Магілёўскі гарадскі Савет дэпутатаў на апошняй сесіі разгледзеў пытанне аб продажы піва на прыпынках грамадскага транспарту. Дэпутаты вырашылі рэкамендаваць у працягу года ўвядзенне гандлю гарвыканкама правесці арганізацыйную і тлумачальную работу з прадпрыемствамі, якія маюць кіёскі на прыпынках.

— Мы хацелі б, каб прыватнікі добраахвотна адмовіліся гандляваць півам і слабаалкагольнымі напоямі, — патлумачыў імяненне дэпутатаў старшыня гарсавета Валерый Свістуню. — Таму што гэта адмоўна ўплывае на моладзь. Праўда, трэба прызначыць, што свядомасць прадпрыемстваў яшчэ нізкая: яны больш дбаюць пра прыбыткі, чым пра грамадскую карысць.
Рашэнне дэпутатаў тым не менш не выглядае катэгорычным. Яно і не можа быць такім паводле цыпернага заканадаўства. Гадзі два таму Магілёўскі гарадскі Савет забараніў піць піва ў грамадскіх месцах, але забарона засталася на паперы: яна не працуе з-за адсутнасці мераў адміністрацыйнага ўздзеяння. Таму дэпутаты на гэты раз пайшлі іншым шляхам.

Прэзідыум гарсавета сустраўся з новаабранымі дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу ад абласнога цэнтру — Таццянай Ісачанкай, Анатолем Мельнікавым, Уладзімірам Васіленкам. Ім перадалі тэкст рашэння і настольную просьбу заканадаўча абмяжоваць продаж і расціпчы пива і слабаалкагольных напояў у грамадскіх месцах. Цяпер Магілёўскія дэпутаты чакаюць захадаў ад прадстаўнікоў абласнога цэнтру ў парламенце.

Ілона ІВАНОВА. СТАРАЯ ГІСТОРЫЯ: ВЫПІЛІ, ПАСВАРЫЛІС... Менавіта так і пачыналася трагедыя ў вёсцы Старое Сяло Пружанскага раёна.
41-гадовы жыхар гэтай вёскі выпіваў з 26-гадовым, непразрыстым, неаднойчы судзімым. Потым пачалася сварка, і малодшы забіў старэйшага асколкам шкла.
Яна СВЕТАВА.



Іван Ільч і Вера Дзімітрыўна Шылец.

Сяргей ГРЫБ, Брагінскі раён.

ПАСТАНОВА САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВЫБРАННІ ПАСТАЯННАЙ КАМІСІЯ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПА ЗАКАНАДАУСТВЕ І ДЗЯРЖАЎНЫМ БУДАЎНІЦТВЕ

Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь **пастанавіў**:

Выбраць Пастаянную камісію Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве ў наступным складзе:

Старшыня камісіі Смірноў Яўген Аляксандравіч
Члены камісіі Анохоўскі Анатоль Васільевіч

Дворнік Уладзімір Андрэевіч
Жорава Маргарыта Анатольеўна
Кіуш Міхаіл Міхайлавіч
Мароз Лілія Францаўна
Пранок Віктар Францавіч
Райчык Ірына Анатольеўна

Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь **Б. БАТУРА**

31 кастрычніка 2008 года, г. Мінск. № 15 — СР4/1

ПАСТАНОВА САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВЫБРАННІ ПАСТАЯННАЙ КАМІСІЯ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПА ЭКАНОМІКІ, БЮДЖЭ І ФІНАНСАХ

Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь **пастанавіў**:

Выбраць Пастаянную камісію Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па эканоміцы, бюджэце і фінансах у наступным складзе:

Старшыня камісіі Пялюк Вадзім Аляксандравіч
Члены камісіі Анікеева Марына Яўгенаўна
Дзюжаў Андрэй Анісімавіч

Ермакова Надзея Андрэеўна
Кісялёў Уладзімір Аляксеевіч
Манько Наталія Віктараўна
Парахневич Ірына Міхайлаўна
Рабек Валерыі Васільевіч
Скорабатаў Віктар Іванавіч
Сакалоўская Людміла Карнеўна
Хмарык Раіса Міхайлаўна

Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь **Б. БАТУРА**

31 кастрычніка 2008 года, г. Мінск. № 16 — СР4/1

ПАСТАНОВА САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВЫБРАННІ ПАСТАЯННАЙ КАМІСІЯ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПА АДУКАЦЫІ, НАВУЦЫ, КУЛЬТУРЫ І САЦЫЯЛЬНЫМ РАЗВІЦЦІ

Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь **пастанавіў**:

Выбраць Пастаянную камісію Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукцыі, навучы, культуры і сацыяльным развіццях у наступным складзе:

Старшыня камісіі Морава Антанія Пятроўна
Члены камісіі Аверын Віктар Сяргеевіч
Атрашчэвіч Ірына Віктараўна
Зянькоў Аляксандр Аляксандравіч

Караед Алена Аляксандраўна
Курловіч Аляксандр Мікалаевіч
Лапаціна Ганна Лёўчынаўна
Місюра Раіса Аляксееўна
Новікаў Анатоль Мікалаевіч
Падалак Алена Міхайлаўна
Сяйко Людміла Раманавна
Ятусевіч Антон Іванавіч

Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь **Б. БАТУРА**

31 кастрычніка 2008 года, г. Мінск. № 17 — СР4/1

ПАСТАНОВА САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВЫБРАННІ ПАСТАЯННАЙ КАМІСІЯ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПА РЕГІЯНАЛЬНАЙ ПАЛІТЫЦЫ І МЯСЦОВЫМ САМАКІРАВАННІ

Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь **пастанавіў**:

Выбраць Пастаянную камісію Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні ў наступным складзе:

Старшыня камісіі Мазай Генадзь Васільевіч
Члены камісіі Карпуц Аркадзь Іванавіч
Кіевец Іван Міхайлавіч

Крупіц Лёндзі Фёдаравіч
Марынуў Мікалай Васільевіч
Маісеў Лёндзі Сяргеевіч
Мароз Юрый Дзмітрэевіч
Руднік Пётр Міхайлавіч
Чуйко Рыгор Пятровіч
Шэршань Пётр Пятровіч
Якабсон Аляксандр Серафімавіч

Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь **Б. БАТУРА**

31 кастрычніка 2008 года, г. Мінск. № 18 — СР4/1

ПАСТАНОВА САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВЫБРАННІ ПАСТАЯННАЙ КАМІСІЯ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПА МІЖНАРОДНЫХ СПРАВАХ І НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БЯСПЕЦЫ

Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь **пастанавіў**:

Выбраць Пастаянную камісію Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы ў наступным складзе:

Старшыня камісіі Мазай Ніна Мікалаеўна
Члены камісіі Крышталовіч Міхаіл Васільевіч
Навумчыч Ала Аляксандраўна
Паўлаў Міхаіл Якаўлевіч

Песіц Вітольд Казіміравіч
Равька Васіль Апанасавіч
Саўчанка Уладзімір Ягоравіч
Скажун Аляксей Сцяпанавіч
Сумар Канстанцін Андрэевіч
Цюцін Павел Уладзіміравіч
Шахцін Аляксандр Васільевіч
Шарэйка Ганна Васільеўна

Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь **Б. БАТУРА**

31 кастрычніка 2008 года, г. Мінск. № 19 — СР4/1

МАРЫ ПРА СУСЕТНАЕ КІНО ДЗДЫЯСНЯЦА... У СУСЕДЗЬЯ

Літоўскае кіно пайшоў у прарыў — яго ўтварыла карціна «Разгубленыя людзі», якая выйшла на «Оскар» у намінацыі «Лепшы замежны фільм». Але беларусы могуць не толькі парадывацца за суседзямі, але і далучыцца да літоўскай культурнай сенсацыі раней — сёння фільм Марыса Марцінса можна будзе паглядзець у кінатэатры «Цэнтральны».

Гэты фільм сёння ўжо атрымаў узнагароды на Міжнародным кінафэстывалі ў Шанхаі — за лепшую рэжысуру і музыку. Але яго варта глядзець не толькі з-за атрыманых адзнак. Гэта кіно пра чалавечыя пачуцці, імкненні і мары, якія могуць развівацца ад рэальнасці. І яшчэ яго асабліва варта паглядзець беларускім вытворцам кіно: літоўскае кіна-сенсацыя паўстала без вялікіх сродкаў і дзяржаўнай падтрымкі, без сучаснага мэйнстрыму, але дзякуючы людзям, якія вельмі хацелі здымаць кіно згодна з уласнымі ўяўленнямі пра яго. Парэзважце ёсць пра што...
Ларыса ЦІМОШЫК.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ

ЗАО «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район проводит открытые аукционные торги по продаже объектов недвижимого имущества (двухкомнатные квартиры):

№ лота	Наименование объекта недвижимости	Общая площадь по СНБ, кв.м.	Начальная цена с НДС, у.е.	Адрес объекта
1	Квартира	104,2	208 400	г. Минск, ул. Червякова А.Г., д. 61, кв. 25, этаж № 5
2	Квартира	91,6	183 200	г. Минск, ул. Червякова А.Г., д. 61, кв. 42, этаж № 9
3	Квартира	101,3	202 600	г. Минск, ул. Червякова А.Г., д. 61, кв. 34, этаж № 7
4	Квартира	101,1	202 200	г. Минск, ул. Червякова А.Г., д. 61, кв. 14, этаж № 3
5	Квартира	107,2	214 400	г. Минск, ул. Червякова А.Г., д. 61, кв. 45, этаж № 9
6	Квартира	101,4	202 800	г. Минск, ул. Червякова А.Г., д. 61, кв. 44, этаж № 9
7	Квартира	106,1	212 200	г. Минск, ул. Червякова А.Г., д. 61, кв. 3, этаж № 1
8	Квартира	96,7	193 400	г. Минск, ул. Червякова А.Г., д. 61, кв. 5, этаж № 1
9	Квартира	104,0	208 000	г. Минск, ул. Червякова А.Г., д. 61, кв. 10, этаж № 2

1 у.е. равна 1 доллару США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.

Организатор аукциона и продавец Закрытое акционерное общество «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район, адрес: Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД, административное здание, комната 302.

Торги состоятся 9 декабря 2008 года, в 10.30, по адресу: Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД, административное здание, 3 этаж, зал совещаний.

Для участия в аукционе необходимо перечислить задаток в размере 10 % от стоимости ЛОТА на расчетный счет 3012204960010 в ф-ле МГД ОАО «Белгоспромбанк» г. Минск, код 963, УНН 600438617, ЗАО «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявки на участие в аукционных торгах принимаются до 8 декабря 2008 г. до 15.00, по адресу: Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД, административное здание, 1 этаж, комната 103.

Тел.: 237 93 93, 80297 700 463.

Віталь РАДЗІВОНАЎ: «ЧЭМПІЁНСТВА АДЗНАЧАЛІ АКУРАТНА»

Сёння ўвечары на мінскім стадыёне «Дынама» адбудзецца матч чацвёртага тура групавога раўнда Лігі чэмпіёнаў паміж барыскаўскім БАТЭ і італьянскім «Зенітам». Учора на прэс-канферэнцыі галоўны трэнер беларускага клуба Віктар Ганчарэнка заявіў, што яго падпадначыны з баявым настроем рыхтуюцца да матча. І наастроў гэты быў прызначыты нядзядна адметнай падзеяй — клуб зварываў чарговы чэмпіёнскі тытул, выканаўшы задачы на сезон у нацыянальным першынстве і адпаведна знішчыў пытанні выхаду ў самы прстыжны еўрапейскі турнір на наступны год. Адсутнасць чыжару адказнасці за вынік пойдзе камандзе на карысць, лічыць галоўны трэнер. «На працягу ўсяго сезона некая настройваецца, дадаткова стымулявае каманду мы не даводзіліся, і хочацца спадзявацца, што чэмпіёнства пойдзе на карысць і дадасць станоўчыя эмоцыі ў заўтраваным матчы».

Віталь Радзівонаў расказаў журналістам, што гульцы адзначылі чэмпіёнства, але вельмі акуртна. І гэтыя абставіны не будуць мець негатывіўных наступстваў на падрыхтоўцы да матча з «Зенітам», такая перамога надворот згуртоўвае, калякты і адназначна ідуць на карысць, лічыць нападчына. Агустнасць забітых мячоў на групавым этапе Лігі чэмпіёнаў хоць і засмучае футбаліста, аднак псіхалагічна не напружвае. І форвард выказаў спадзяванне, што гэту непрыемнасць яму ўдасца выправіць у бліжэйшым матчы.

Віктар Ганчарэнка паведаміў, што пад пытаннем удзелу ў матчы абароны Аляксандра Валадзькоў, у якога траўма галённаступні. Аднак футбаліст хутка аднаўляецца, і цалкам верагодна, што з'явіцца на полі. Гэтаж ка магчымы ўдзел у матчах Лігі чэмпіёнаў, якія засталася, раней траўмаванага Аляксандра Ермаковіча. «Трэба аддаць даніну яго жададню, захапленню, з якімі ён аднаўляецца і транзіруецца. Гэта прафесіянал з вялікай літары, і мне хочацца, каб ён згуляў у Лізе чэмпіёнаў». А вось у легіонераў Івана Пехі і Уладзіслава Мірчава шанцаў сёлета з'явіцца ў асноўным складзе менш. «У ходзе сезона ў нас склаўся выдатная звязка цэнтральных абаронцаў Ржэўскі — Сасноўскі, тэму Пеху складана трапіць у асноўны склад. Але хацелася б захаваць гэтакія футбалістаў, трансгранічнай камісіі па ўзроўні наменскай міністраў замежных спраў і наменскай міністраў унутраных спраў Беларусі і Польшчы. У рамках гандлёва-эканамічнай камісіі створана 5 рабочых груп: па пільных энергетыкі, транспарту, гандлю і інвестыцый і спецыяльна за Аўгустовскім канале. Пільнаецца стварэнне шостага групы па сельскай гаспадарцы. Апошнім часам развіваецца супрацоўніцтва паміж рэгіёнамі краін. Гэтым у многім садзейнічаў першы беларуска-польскі рэгіянальны форум, які праішоў сёлета ў Гайнаўцы. Лягічным працягам стаў форум «Добрасуседства 2008».

Фактар добрасуседства

Нагадаем, папярэдні форум адбыўся чатыры гады таму ў Варшаве. За гэты час істотна змяніліся характары дынаміка гандлёва-эканамічных адносін Беларусі і Польшчы. Па выніках 9 месяцаў гэтага года іх гандлёвы абарот склаў 2,3 млрд долараў ЗША. Для параўнання: яшчэ ў 2002 годзе ён толькі 0,5 млрд долараў ЗША. На фоне гэтых паказчыкаў інвестыцыйная дзейнасць партнёраў выглядае даволі сціпла, хоць патэнцыял у гэтай сферы вельмі вялікі. Польшча нават не ўваходзіць у лік вядучых краін-інвестараў у эканоміку Беларусі. Таму на фоны руме ішла зацкаўленая размова аб тым, як заздзейнічаць фактар суседства ў мэтах павелічэння плыўня інвестыцый у абодвух накірунках.

У прыватнасці, наменскі міністр эканомікі Беларусі Андрэй Тур адзначыў, што назіраецца наўмыслны рост замежных інвестыцый у нашы краіны. Так, за першае паўгоддзе яны склалі 3,5 млрд долараў ЗША. Таксама павялічваюцца і прамыя замежныя інвестыцыі. Аднак польскія інвестыцыі пакуль не спяшаюцца ў нашы краіны. А. Тур выказаў спадзяванне, што форум, знаёмства яго польскіх удзельнікаў з асноўнымі тэндэнцыямі развіцця эканомікі Беларусі, мерамі, што прымаюцца ўрадам па іх прыцягненні, падатковай логты да звольніць бізнесменам з суседняй краіны пераконацца ў вельзярных перспектывах супрацоўніцтва з беларускімі партнёрамі.

У рамках форуму былі падпісаны заснавальніцкія дакументы аб стварэнні сумеснага прадпрыемства канцэрна «Белдзяржхарчпрам», мінскай заводам «Крышталі» і польскай кампаніяй.

Леанід ЛАХМАНЕНКА.

будзе мяняць сваёй гульні. «Мяркую, што іх атакуючы стыль застанецца. Ёсць меркаванні на конт складу «Зеніта» ў гэтай гульні, аднак угадаць яго даволі складана. А што да нядзяднага іх выступлення апошнім часам, то гэта, як і ва ўсіх камандаў здарэцца, праста нядуля адразак». Вызначыць фаварытаў ў матчы, які адбудзецца, Віктар Ганчарэнка адмовіўся. «Упэўнены, што калі пачнемі думаць пра вынік, ставіць нейкія задачы, нам стане нашмат складаней. Мы рыхтуемца спакійна і не думаем пра месца ў групе».

Наконт саперніка Віктар Ганчарэнка зазначыў, што «Зеніт» не

КАЛЯ СТАДЫЁНА «ДЫНАМА» ВЕЧАРАМ 5 ЛІСТАПАДА БУДУЦЬ ЗАБОРЭНЫМ СПЫНЕННЕ І СТАЯНКА ТРАНСПАРТНЫХ СРОДКАЎ

Вечарам 5 лістапада, у дзень правядзення матча Лігі чэмпіёнаў паміж камандамі БАТЭ і «Зеніт», на прылеглых да стадыёна «Дынама» вуліцах Ульянаўскай, Сьвярдлова і Кірава магчымы часова абмежаваны руху транспарту. З 21 да 22 гадзін і пасля заканчэння гульні, пакуль гледчыі не пакінуць трыбуны, будуць забаронены спыненне і стаянка транспартных сродкаў на гэтых вуліцах. Бальшчыкам Дзяржаўнаінспекцыя рэкамэндуе карыстацца паслугамі грамадскага транспарту альбо выкарыстоўваць для паркоўкі паркінг «Сталіца», а таксама вуліцы К. Маркса, Кастрычніцкую, Беларускаю, Камсамольскую і Валадарскага — ад праспекта Незалежнасці да вуліцы Маркса.

Ігар ГОЛАД, «Мінск—Навіны».

аб тым, як заздзейнічаць фактар суседства ў мэтах павелічэння плыўня інвестыцый у абодвух накірунках.

У рамках форуму былі падпісаны заснавальніцкія дакументы аб стварэнні сумеснага прадпрыемства канцэрна «Белдзяржхарчпрам», мінскай заводам «Крышталі» і польскай кампаніяй.

Леанід ЛАХМАНЕНКА.

У рамках форуму былі падпісаны заснавальніцкія дакументы аб стварэнні сумеснага прадпрыемства канцэрна «Белдзяржхарчпрам», мінскай заводам «Крышталі» і польскай кампаніяй.

Леанід ЛАХМАНЕНКА.

Ніякіх сакрэтаў Чатыры правераныя рэцэпты жьць да 100 гадоў. Не менш

Чым больш вучоныя даследуюць прычыны развіцця захворванняў, тым больш даведваюцца аб тым, што ж спрыяе працягламу жьцьцю. Як высвятляецца, здароўе і, адпаведна, доўгае жьцьце абумоўлена досыць простымі рэчамі, выкананне якіх пад сілу кожнаму з нас. Былі б жаданне!

1. ЕЖА. Даказана, што самай спрыяльнай у гэтым сэнсе з'яўляецца так званая «міжземнаморская дыета» — актыўнае выкарыстанне дароў мора і ўслякнай расліннасці, а дакладней, яляніва, ягад, фруктаў і гародніны ў сырм ці сушаным выглядзе. 500 грамаў — штодня. Бульба ў разлік не бярэцца.

2. ПІЎВО. Вельмі важная выпіваць 1-2 літры вады, паколькі наш арганізм, як вядома, галоўным чынам, «складаецца» менавіта з яе. Што датычыцца іншых напояў, то тут варта трымацца «залатой сярэдзіны». Калі ў вас няма алкагольнай залежнасці, значыць, можаце дазваляць сабе 1-2 келіхі белага або чырвонага віна ў дзень (мае 40 мл молчаградусных напояў). Майце на ўвазе, што паміж «можаце дазваляць» і «трэба абавязкова» ёсць вялікая розніца. Так, людзям з пэўнымі хранічнымі захворваннямі страўніка, кішчэніка, нырак, печані і г.д., а таксама тым, хто ўжывае любыя лекавыя прэпараты, нельга ўжываць алкаголь ні ў якой дазроўцы. Больш за тое, нават тым, каму алкаголь «можна» і «не лішне было б», трэба памятаць, што «перабор» дозы абавязкова дрэнна абдэцца на здароўе. Так, пры ўжыванні вялікай колькасці алкаголю асады спачатку добра распыраюцца, а пасля гэтаж ка добра звужаюцца, што па першым часе правакуе дрэннае самадчуванне, а пазней ператворыцца ў падаванне здароўе.

3. КУРЭННЕ. Калі алкагольнае напой усё ж такі можна аднесці да «прадуктаў харчавання», то тытуны — ніяк. Ніколі не курце, а калі курце — кідаце. Наркотиак сьвярджаюць, што самы эфектыўны спосаб развіцця са шматгадовай звычкай — надта моцна захацець.

4. РУХ. Сьвет прымдуаў чалавека не для прагледу тэлебачання і паглынання пива або шукера. Рухайцеся! Калі гэтага не дазваляе спецыфіка вашай работы, значыць, кампенсуйце нстачу фізічнай актыўнасці дома. Не важна, якім відам фітнэсу вы будзеце займацца, галоўнае, каб «пальямны матар» адчуваў нагрузку. Дарчы, за яе вам будзець удзячнае абсалотна ўсе органы і сістэмы. Актыўны рух павялічыць не менш за 1 гадзіну ў дзень.

ВІТАМІНЫ — НЕ ПАНАЦЯ АД ПРАСТУДЫ

У сезон прастуд многія пачынаюць актыўна прымаць вітаміны. Аднак павышаныя дозы не з'яўляюцца панaceaй ад рэспіраторных захворванняў, лічць немцаў Урачы. Яны ўпэўненыя, што прафілактычнае ўздзеянне вітаміну С, які карыснасьць большасці дыетных і вітамінных дабавак, часта моцна перабольшана. Да таго ж высокія дозы вітаміну для чалавека ўвогуле небяспечныя, менавіта таму «ударная» вітамінная «прафілактыка» не толькі няздольная папярэдзіць прастуду, але і можа нашкодзіць здароўю. Немцаў спецыялісты раяць больш уважліва паставіцца да пытаньняў асабістай гігіены, часцей і больш старанна мыць рукі з мылам і не дракнарацца рукамі да свайго твару на вуліцы — гэта самыя даступны і ўніверсальныя прафілактычныя сродкі вірусных захворванняў.

Кожны чалавек на працягу дня каля 300 разоў дракнараецца рукамі да свайго твару. Перад гэтым ён дракнараецца да поручняў у транспарце, дзвярных ручак, камп'ютара, клавіятуры, іншай артэхніцы...

Надзея НІКАЛАЕВА.



ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ

ЗАО «Выставочный центр «Аквабел» Минский район проводит повторно открытые аукционные торги по продаже объектов недвижимого имущества:

№ лота	Наименование объекта недвижимости	Общая площадь, кв.м.	Начальная цена с НДС, у.е.	Адрес объекта
1	Изолированное помещение	264,3	679 628	Минский район, пересечение Логойского тракта и Минской кольцевой автодороги, административное здание, изолированное помещение № 1

1 у.е. равна 1 доллару США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.

Организатор аукциона и продавец Закрытое акционерное общество «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район, адрес: Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД, административное здание, комната 302.

Торги состоятся 8 декабря 2008 года, в 10.30, по адресу: Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД, административное здание, 3 этаж, зал совещаний.

Для участия в аукционе необходимо перечислить задаток в размере 10 % от стоимости ЛОТА на расчетный счет 3012204960010 в ф-ле МГД ОАО «Белгоспромбанк» г. Минск, код 963, УНН 600438617, ЗАО «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявки на участие в аукционных торгах принимаются до 5 декабря 2008 г. до 15.00, по адресу: Минский район, пересечение Логойского тракта и МКАД, административное здание, 1 этаж, комната 103.

Тел.: 237 93 93, 80297 700 463.

КУП «Минский областной центр учета недвижимости» по поручению Швабского сельского исполнительного комитета Логойского района

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания многоквартирных жилых домов:

№ лота	Адрес земельного участка, кадастровый номер	Площадь земельного участка	Наличие ограничений в использовании земель	Начальная цена (рублей)	Задаток (рублей)
1	Логойский район, д. Мостище, участок № 4, 623287606101000067	0,2500 га	1) водоохранная зона реки Цна (0,2500 га); 2) охранный зона ЛЭП нагр. 10000 вольт (0,0640 га)	10 000 000	1 000 000
2	Логойский район, д. Погребиче, 623287607101000038	0,2500 га	1) водоохранная зона реки Маковоза (0,2500 га); 2) охранный зона ЛЭП нагр. 10000 вольт (0,1308 га)	10 000 000	1 000 000
3	Логойский район, д. Чески, 623287610601000009	0,2434 га	водоохранная зона реки Чески (0,2434 га)	7 302 000	730 000

Задаток перечисляется на р/с № 3012202000010 в Октябрьском отделении ОАО «БПС-Банк», г. Минск, МФО 153001357, УНП

...А начальніка ЖЭУ строга папярэдзілі

Рэжа публікацыі

У «Звяздзе» 18 жніўня быў надрукаваны артыкул «Круац у пад'ездзе? Хай круац!» Нагадаю, інвалід III групы, жыхар абласнога цэнтру, паскардзіўся ў Віцебскі карпункт на тое, што сусед курчы на лесвічнай клетцы паміж першым і другім паверхамі. Пайшоў паскардзіцца ў ЖЭУ, куды, дарчы, хадзіў не адзін раз, ды не знайшоў там разумення. Начальнік папрасіў больш не турбаваць па гэтым пытанні. Маўляў, нас гэта не датычыцца, іншых спраў хапае. Хадзіў наш чытач і ў ЖРЭА. У выніку вельмі прыемнага здзіўлення раўнадушна адказаў сабе, з якім гаварыў. Самі ж камунальныя павесілі на дзвярах пад'ездзкі аб'явы, дзе гаворыцца, што курчы не дапускаецца. А што далей — іх не хвалюе? «Звязда» правяла сваё расследаванне па тэме.

У афіцыйным адказе з уаўраўнення жыл'вага камунальнага гаспадаркі Віцебскага аблвыканкама, падпісаным намеснікам начальніка гаворыцца, што зварот быў разгледжаны (чытат): «З выходам на месца» — сумесна са ЖРЭА Чыгуначнага раёна Віцебска.

Прадстаўнікі структуры ЖКГ на гэты раз пастараліся быць прынцыповымі.

І добра. Лепш пазна, чым ніколі. Каб не парухаліся жылцамі адпаведныя Правілы карыстання жылымі памяшканнямі, утрыманні жыхары дамажы паміж сабой жылцамі дома (зацверджаныя загадам міністра ЖКГ Беларусі ад 07.12.1999 г. № 177), правілы адпаведную работу.

У лісце, які атрымаў аўтар скаргі, паведамляецца, што на кожным паверсе павесілі інфармацыю аб недапушчальнасці курчэння ў месцах агульнага карыстання і адказнасці за парушэнне Правілаў.

Больш за тое, у гэтым жа афіцыйным адказе гаворыцца, што пад роспіс жылцы пад'езде былі дадаткова азнамленыя з тым, што нельга курчы ў пад'ездзе!

Начальнік ЖЭУ № 18 строга папярэдзілі (далей зноў чытат) з афіцыйнага адказу: «за нетактоўна паводзіны з наведвальнікамі». Напэўна, іншага і не магло быць. Унікаць у скаргі жылцоў, вырашаць праблемы тых, хто спраўна плаціць за камунальныя паслугі — гэта ж абавязкі кіраўнікоў ЖЭУ.

Адрагаваў на зварот і ўчастковы інспектар міліцыі — склаў пратакол аб адміністрацыйным парушэнні на суседня-курца за курчэнне на лесвічнай пляцоўцы і перадаў дакумент у суд Чыгуначнага раёна. Праўда, у гэтай паве-

жанай інстанцыі, які кажуць, не далі справе ходу. Чаму?

— Пратакол вярнулі на падставе пункта 3.30 Адміністрацыйнага кодэкса з тлумачэннем, што я не мею права яго складзіць, — расказавае ўчастковы інспектар аддзела ўнутраных спраў адміністрацыі Чыгуначнага раёна Павел Лугоўскі.

У артыкуле «Звязды» расказваецца пра нюансы розніцы паміж месцамі грамадскага карыстання (пад'езд і тал дэкай) і проста грамадскімі. Напэўна, улічваючы гэтую самую розніцу і адрагавалі так у судзе?

— Я накіраваў той жа пратакол у ЖЭУ для прыняцця адпаведнага рашэння. Бо, як высветлілася, толькі супрацоўнікі ЖЭУ ў такім выпадку маюць пўнамоцтвы складаць адпаведныя пратаколы. Абмяляваў камунальнікам сітуацыю, параў, у якой форме трэба правільна склаці дакумент, — працягвае расказавае ўчастковы.

Міх іншым, яму чытаць вельмі ўдзячны за тое, што ў выніку пастарэўся зрабіць усё магчымае, каб разабрацца ў праблеме і дапамагчы. У адраценне ад камунальніцкай, якія напачатку і ўнікаць у праблему асабліва не хацелі.

Дарчы, які растлумачылі «Звяздзе» ў абласным уаўраўненні ЖКГ, і самі ка-

мунальнікі, аказваецца, не могуць штрафваць курцоў за курчэнне ў пад'ездзе. Можна склаці пратакол, які будзе разгледжаны камісіяй па адміністрацыйных парушэннях у адміністрацыйнага раёна. Чаму адразу па просьбе жылца не зрабілі гэта? — і зараз незразумела. Разлічалі, што супакоіцца і больш не будзе трыюмфаваць?

Безумоўна, гэтыя юрыдычныя казусы — каму неабходна склаці пратакол не павінны хваліцца грамадзянскі, які паведаміў пра праблему. Колькі гаварылася ў нас пра дэбаржарызацыю і іншае. І, пагадзіцеся, сэнс гэтых кампаній — не ганяць людзей па інстанцыях, а настраіцца з хаткамі ў іх дапамогу, калі ёсць зусілка нагода.

Што датычыцца штрафаў за курчэнне ў пад'ездзе, ліфтах і інш., то даўно ўжо трэба было ўзяць на кантроль выкананне названага загада Міністэрства ЖКГ. У 2009 годзе сплонуцца ўжо 10 гадоў, які фактычна курчэнне забаронена. Ну і які камунальнікі самі сапраўды за выкананнем загада свайго ж міністэрства? Спадзяюцца на жылцоў? І здарова, што ёсць сярод апошніх неабяважыя. Фактычна яны дапамагаюць не забываць, што нельга рабіць забароненае.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Не страляйце ў загоншчыка

Пры правядзенні калектывага палявання ў палюшчых угоддзях Стаўбюцкага раёна адзін з загоншчыкаў атрымаў агнястрэльнае раненне ног.

Пацярпелы быў тэрмінова дастаўлены ў бальніцу. Яго стан ацэньваецца ўрачамі як здавальняючы. Супрацоўнікі міліцыі, якія былі выкліканы на месца здарэння, канфіскавалі для правядзення экспертызы зброю ва ўсіх удзельніках палявання. Праводзіцца разбор.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Маці, маці, нашы сеткі...

На Чыгрынскім вадасховішчы Кіраўскага раёна работнікі Бабруйскай мікраінспекцыі затрымалі браканьераў, якія здэвалілі рыбу забароненымі прыладамі — сеткамі.

Імі аказаліся непрацуючыя... маці і сын. У іх канфіскаваныя рыбныя сеткі агульнай даўжыні 95 метраў і 143 асобныя розныя віды рыбы. Кіраўскі РАУС узбуджана крмінальная справа.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Не за тым зайцам пагналіся?

На палетках сельскагаспадарчых культур паміж вёскамі Леўкаўшчына і Гладкава Чыгускага раёна дзяржінспектары затрымалі намесніка старшын і інжынера СВК «Калгас «Сэрп і молат», а таксама трактарыста ТДА «Траўмывац» з г. Магілёва, якія на аўтамабілі УАЗ навалілі ў цёмны час сцяг з выкарыстаннем святла.

Пры затрыманні вадзільшэль спрабаваў «даць газу». Сам аўтамабіль быў перабатляваны для незаконнага палявання: меў фару, падключаную да акумулятара, на прадэіі і задняй дзверцы з правага боку было знята шкло. У салоне былі знойдзены ружо 12 калібра, палюшчых патроны 16 калібра з карчечу і здабыты азіл. Зарэч Чыгускі РАУС разгледзе пытанне аб узбуджэнні крмінальнай справы.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Ліст у нумар

«І НІ СТРАХІ ЦЯПЕР, НІ КАРОВЫ...»

Гадоў з 15 ужо выпісваю «Звязду» і пра многае ад яе даведваюся. Не раз, напрыклад, чытаў, як газета дапамагала людзям вырашыць іх праблемы... З гэтай надзеяй і шшу.

Наш дом знаходзіцца цяпер на балансе ЗАТ «Шчара-Агра». Пабудаваны ён больш чым 30 гадоў таму. Страха за гэты час зусім зніслася, у кватэрах сырсаць...

Не раз казалі дэкрэтару, што патрэбен рамонт, звярталіся ў райвыканкам. І адтуль, і адтуль адны абяцанні, а за імі — нічога. Лопнула маё цяргленне: прадаў карову, куліў рубероід. Думаў, што вазьму і сам усё папраўлю. Але на той трысе настолькі ўсё прагніла, што рубероід было проста не прыбыць. Вось маю работу ветрам і знесла. Ні страхі цяпер, ні каровы.

Галоўнае — дом наш за дзесяць метраў ад сельсавета, ад канторы «Шчара-Агра». Запрашаем начальства — прыйдзіце, хоць паглядзіце, як мы жывём. Кажуць, што для гэтага трэба збіраць камісію.

З каго яны будуць яе «збіраць», калі яна прыдзе, то будзе далей, мы не ведаем. Вось і атрымаваецца, што я 37 гадоў адрацаваў у гаспадарцы механізатарам, а увагі — не заслужыў. І каб я адзіт такі! Пад гэтым лістом падпісаліся б многія жылцы нашага дома. Хоць і не ўсе. Тыя, што працуюць — бацяца.

В.В. Фянчук і іншыя

п. Мірны, Баранавіцкі раён.
Да гэтага пісьма ў рэдакцыю аўтары прыклалі адзін з афіцыйных адказаў. У ім паведамляецца што, па-першае, Баранавіцкі райвыканкам, разгледзеў зварот... Прычым камісіяй і з выездам на месца (якой жа яшчэ тады трэба камісія?!). І што — гэта па-другое — усё неабходна будучыні работы па рамоне страхі дома № 8 (дасюльна) «Кіраўніцтва ЗАТ «Шчара-Агра» будзе выкананы да 15.10.2005 года».

Атрымліваецца, што выканае іх цяпер, прычым тэрмінова, сам Бог загадае! Бо пасля таго, як паабяцалі, тры гады ўжо прайшло...

«Звяздзе» адказваюць «Колькі можна трываць» (10.10.2008)

У рэдакцыю газеты напрыканцы верасня прыйшоў крык аб дапамозе ад брыгады мышчыц-прыбыльшчых рухомга саставу 4-га тралейбуснага парка горада Мінска наступнага зместу: «Працуем з шасці гадзін вечара да шасці гадзін раніцы. І ўжо месяц у аварыйным рэжыме. Адміністрацыя прымушае нас выконваць працоўны абавязкі пад напружаннем 600 В, вакол мокра, з-за павышанай вільготнасці зверху іскраць правяды, які бенгальскія агні. Парушаюцца нашы правы, элементарныя нормы тэхнікі бяспекі...»


Карэспандэнты неадкладна выехалі на месца разам з прадстаўнікамі Мінскага гарадскога ўпраўлення Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы. І на ўласныя вочы пераканаліся, што скарга работніц тралейбуснага парка не была беспасадатнай.

Дырэктар філіяла тралейбуснага парка № 4 Барыс Дземідовіч на словах паабяцаў прыняць неабходныя меры: знайсці альтэрнатыўнае месца, дзе работнікі маглі б прыводзіць у належны стан тралейбусы, вырашыць пытанне з бытоўкай. Прайшоў амаль месяц. На адрац рэдакцыі прыйшоў ліст ад імя генеральнага дырэктара КУП «Мінсктранс»:

«Зараз у філіяле «Тралейбусны парк № 4», у адпаведнасці з Праграмай развіцця камунальнага пасажырскага транспарту горада Мінска на 2007—2010 гады, выдзела будаўніча-мантажныя работы па разконтрукцыі мышкава корпуса. Для правядзення ўборачна-мышчых работ арганізавана работа пеларшай лініі мышкі, для функцыянавання якой залаты фондэмант і засыпаны катлаван, выкананы дэмантаж электраправоды, якія не выкарыстоўваліся, і іншыя камунікацыі. Для абгаравання і кароткачасовага адлучэння мышчыц-прыбыльшчых рухомга саставу абсталявана часовае бытавое памяшканне (вагончык) па-за зонай выканання будаўніча-мантажных работ.

Выкананне работ на такіх складаных аб'ектах без спіннення вытворчасці непазбавіцца цягне за сабой праблемы з арганізацыі тэхналагічнага працэсу, але някім чынам не павінна быць выпадку парушэння аховы працы. За непрыняцця мераў для забеспячэння ў поўным аб'ёме патрабавання аховы працы пры правядзенні ўборачна-мышчых работ шэраг службовых асобаў філіяла «Тралейбусны парк № 4» дэпрэмаваны».

Надзея ДРЫЛА.




Сардэчна вітаем з любімым Аляксандрам Мікалаевічам ВЕРАМЧУКА з Вапшапаўля. Няхай у кветках вітавальнага вянца Красуе наша — з дарэгаго Каміня. Знаёмія і землякі.

НЕНАЛЕЖНАЕ ВЯДЗЕННЕ КНІГІ ЗАЎВАГ І ПРАПАНОЎ ЦЯПЕР ФІНАНСАВАЮ АДКАЗНАСЦЬ

Ведай свае правы

Чытачка «Звязды» звярнулася ў газету на парадку. Маўляў, вы чытаеце пісаць пра абарону спажывоў, даць афіцыйны камітэты і тлумачэнні, дапамажыце аднавіць справядлівасць і мне. Мяркую, што ў падобнай сітуацыі аказаліся многія з нас, у прыватнасці, сутыкаліся з хамствам прадаўцоў, але дэпкі не ўсе ведаюць, як паставіць на месца работніка гандлёвага прылаўка. І пра Кнігу заўваг і прапаноў ціму, напэўна, усё. Праўда, максімум, на што нас хапае, гэта пакінуць свой гнёны водку на прапанаваны «сэрвіс». І усё. Далей эмоцыі пакрысе адыходзяць на другі план, мы не хочам працягваць канфлікт, каб не псаваць сабе нервы. Магчыма, Кніга заўваг і прапаноў не такі ўжо эфектыўны інструмент?



Сота Мірныя БЕЛІ ЖУКОВІЧ.

Аднак аб усім па парадку. Нядаўна наша заяўніца наведвала сваякую ў Чарэньскім раёне. Зайшоўшы ў пасёлку ў магазін, вырашыла набыць кілаграм пачочкі. Прадавец, не выходзячы з-за прылаўка, прапанавала жанчыне самой дастаць мяса з халадзільніка. Між іншым, выканаць гэту нескладаную аперацыю ў пакупніцы не атрымалася: чатыры пакеты з пачочкай змерзліся паміж сабой, таму яна прапанавала раздзіліць пакеты прадаўцу. У той тэмпе нічога не атрымаўся і яна, зноў не выходзячы з-за прылаўка, кніла пакеты пакупніцы са словамі: «Паспадыце на месца!» І тут жа пачала абслугоўваць іншы пакупнік з чаргі. На здзіўленне позірк дадала: «Я што вам, ад падлогу і будзь разбіваць?» Наша чытачка папрасіла Кнігу заўваг і прапаноў, каб пакінуць сваё меркаванне наконт манеры абслугоўвання і ўмоў зараўнавання прадаўцаў у гэтай краме. Прадаўца доўга праціла не давалася, што крыху здзіўліла пакупніцу, та дадала кнігу з-пад прылаўка са словамі: «Пішыце, калі няма чаго рабіць. Лепш бы з мужам не сварыліся, каб не псаваць

настрой іншым». Прагартаўшы Кнігу, пакупніца ўбачыла, што ні на адну скаргу няма рэагавання, таму папярэдзіла, што яна абавязкова вернецца ў магазін, каб ўбачыць, якія заходы прынятыя па яе заўвазе. І зноў пачула ў адказ хамства. «Дзіўна, звычайна прадаўцы сябе так не паводзяць. Напэўна, у гэтай краме нічога не бацьца, але чаму? — прыкладна так яна разважала, пакуль пісала заўвагу. Пагаартала Кнігу яшчэ раз, паглядзела, на што скардзіліся іншыя пакупнікі. Тхосць абуралася, што ў купленай рыбе знайшоўся цыпль і чарыяку. Тхосць набыў пратэрмінаванае малако. Адзін пакупнік скардзіўся, што магазін закрываецца раней за час, указаны ў графіку яго работы. І нягэка рэагавання побач. І тут яна здаваўся, што Кніга была выдадзена на імя індывідуальнага прадпрыемальніка чатыры гады таму, але ў сакавіку 2008 года індывідуальны прадпрыемальнік перааформіў свой бізнэс у прыватнае ўнітарнае прадпрыемства. Нумары ліцэнзіі на Кнізе заўваг і прапаноў і на ліцэнзійным паведаванні, якое вісела на сцяне магазіна, не супадлі. Прасейкі кажучы, гаспадары магазіна па-

сваўлі пакупнікам «філіяку граматы», неспраўдны дакумент, таму нічога і не бацьца. І толькі на просьбу даць новую Кнігу заўваг і прапаноў развілі рукамі, маўляў, мы яшчэ не паспелі яе атрымаць. «Няўжо прыватнае гандлёва-вытворчае ўнітарнае прадпрыемства можа працаваць паўгода без гэтага дакумента? — цікавіла наша пакупніцу. — Якія дзяржаўныя органы павінны ажыццяўляць кантроль за выдзэннем Кнігі? Калі гаспадар магазіна ігнаруе ўсе скаргі, што пакаджаць у Кнізе заўваг і прапаноў пакупнікі, куды можна на яго паскардзіцца? Ці павінна ў Кнізе прысутнічаць «ручка» кантраляючага органа? Нават у тым дакуменце, які падсунулі пакупніку, не было ніводнага рэагавання. Як пакупніку пераканана, што яго заўвага бацьбу не толькі ўласнік гандлёвага пункта? І што рабіць, калі табе адмаўляюць у выдчы Кнігі?»

— У выкладзенай вашай чытачцкай сітуацыі прадавец павяла сябе зусім некарэктна і парушыла заканадаўства аб абароне праваў спажывоўцаў і многія нашы ведамыя загады, — паведаміла ў гутарцы з журналістам «Звязды» кансультант уаўраўнення аба-

роны праваў спажывоўцаў і кантролю за рэкламай Міністэрства гандлю Антаніна ПАЛЮКОВА.

— Па-першае, прадавец не мае права адмаўляць спажывоўцу ў продажы тавару. Акрамя таго, згодна з Правіламі ажыццяўлення рознічнага гандлю асобнымі відамі тавараў і грамадскага харчавання, зацверджанымі пастановай Савета Міністраў ад 7 красавіка 2004 года № 384, прадавец абавязаны да наступлення тавару ў гандлёвую залу ці іншае месца продажу правесці праверку якасці тавару па знешніх прыкметах. Тавар неналежнага таварнага выгляду (у дадзеным выпадку гэта некалькі пакетаў), якія змерзліся паміж сабой) не павінны знаходзіцца ў продажы.

Да таго ж, згодна з Правіламі гандлю, пакупнікі павінны абслугоўвацца ў вызначаны час работы прадаўца. Забараняецца спыняць доступ пакупніку ў гандлёвую залу ў сувязі з набліжэннем абедзеннага перапынку альбо заканчэннем часу работы прадаўца. За 10 хвілін да заканчэння часу работы прадавец можа папярэдыць пакупніку аб тым, што час работы заканчваецца і абслугоўванне пакупніку спыняецца. Пры закрыцці па абедзены перапынку і ў канцы працоўнага дня каса спыняе сваю работу ў канцы адпаведнасці з вызначаным рэжымам работы прадаўца. Усе пакупнікі, якія маюць на руках касавыя і таварныя чэккі, павінны быць абслугованы.

Па-другое, загадам Міністэрства гандлю «Аб правілах паводнаўна прадаўцаў» устаноўлены правы прафесійнай этыкі прадаўца пры выкананні іх прафесійных абавязкаў. Згодна з правіламі, прадавец абавязаны ветліва абслугоўваць пакупніку, не ўступаць з імі ў спрэчку, не адцягваць увагу ад выканання сваіх абавязкаў, прапаноўваць і паказваць пакупнікам тавар, аказваць спажывоўцу дапамогу ў ажыццяўленні выбару. У выпадку ўзнікнення кан-

флікту з пакупніком запрасіць кіраўніка (адміністрацыю) гандлёвага аб'екта. Прадавец не мае права абслугоўваць пакупніку ў сядзеньні, прымаць ежу, курчы, чытаць весці прыватныя размовы ў час работы.

Цяпер неспадручна пра эфектыўнасць Кнігі заўваг і прапаноў. Якія наступствы для прадаўца цягнуць пакінуць запісы ў Кнізе? Кніга заўваг і прапаноў была ўведзена Дакрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 студзеня 2005 года № 2 «Аб уласнааналенні работы з насельніцтвам» і з'яўляецца дакументам адзінага ўзору, выдаецца і рэгіструецца ў падатковым органе па месцы пастаноўкі на ўлік арганізацыі ці індывідуальнага прадпрыемальніка. Кніга павінна быць у кожным гандлёвым аб'екце ці гандлёвым пункце без выключэння, нават калі гандлёвая арганізацыя мае адасоблены падраздзяленні, а таксама ва ўсіх месцах рэалізацыі індывідуальным прадпрыемальнікам тавараў.

Кніга павінна знаходзіцца ў даступным для пакупніка месцы. Адсутнасць Кнігі заўваг і прапаноў з'яўляецца парушэннем заканадаўства. Кіраўнікі арганізацыі і індывідуальныя прадпрыемальнікі нясуць персанальную адказнасць за неналежную работу з заўвагамі і прапановамі грамадзян, выкладзенымі ў Кнізе.

Грамадзяне маюць права абскардзіць ва ўстаноўленым парадку адмову ў прадастаўленні Кнігі, а таксама ў разгледзе выкладзеным у Кнізе заўваг і прапаноў у вышэйшых інстанцыі (у дадзеным выпадку гэта выканкам па месцы знаходжання гандлёвай арганізацыі), паведаміць аб парушэннях заканадаўства ў падатковы інспекцыю ці ў орган, які выдае ліцэнзійнае пасведчанне, або звярнуцца ў суд.

Кніга заўваг і прапаноў з'яўляецца, на мой погляд, самым дзейсным спосабам барацьбы з недобрасумленным прадаўцам.

Надзея НІКАЛАЕВА.

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания жилого дома

Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 210025, г. Витебск, ул. «Правды», 32

№ лота	Кадастровый номер, площадь и адрес земельного участка	Целевое назначение	Характеристика расположенных на земельном участке инженерных коммуникаций и сооружений. Ограничения использования земель	Начальная цена земельного участка (бел. руб.)	Размер задатка и реквизиты для его внесения	Расходы по подготовке документации, необходимой для проведения аукциона, руб	Расходы, связанные с проведением аукциона, руб	Дата и время проведения аукциона	Окончательный срок приема документов
1.	Земельный участок с кадастровым номером 221284806101000133, площадью 0,1508 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Кировская	Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома	Наличие централизованного водоснабжения, газоснабжения. Ограничения: водоохранная зона водного объекта в виде прибрежной полосы (пруд № 13)	1 749 312	174 000 бел. руб. р/с 3600314080010 в ф-ле № 201 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 259, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: Летчанский сельский исполнительный комитет	641 862	2 396 104	09.12.2008 г. в 15.00	03.12.2008 г. до 17.30
2.	Земельный участок с кадастровым номером 221284806101000134, площадью 0,1499 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Летчанский с/с, д. Кировская	Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома	Наличие централизованного водоснабжения, газоснабжения. Ограничения: водоохранная зона водного объекта в виде прибрежной полосы (пруд № 13)	1 738 866	173 000 бел. руб. р/с 3600314080010 в ф-ле № 201 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 259, УНП 300594330, код платежа 04901, получатель платежа: Летчанский сельский исполнительный комитет	641 862	2 396 104	09.12.2008 г. в 15.00	03.12.2008 г. до 17.30
1.	Земельный участок с кадастровым номером 24010000001006032, площадью 0,1508 га, расположенный по адресу: г. Витебск, ул. Славянская, 35	Земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома	Наличие централизованного газоснабжения, наличие централизованного водоснабжения	4 337 550	437 750 бел. руб. на р/с 3012000009137 в филиале № 201 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Витебск, МФО 150801259, УНП 390477566, получатель платежа: КУП «Витебский областной центр маркетинга»	562 631	3 064 999	10.12.2008 г. в 15.00	04.12.2008 г. до 17.30

Условия инженерного развития инфраструктуры застраиваемой территории отсутствуют.

Победитель аукциона обязан: подписать протокол аукциона в день проведения аукциона, в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении земельного участка в частную собственность внести плату за земельный участок; возместить расходы, связанные с подготовкой и проведением аукциона, и расходы по подготовке документации, необходимой для его проведения; осуществить в двухмесячный срок после принятия решения о предоставлении ему земельного участка государственную регистрацию права собственности на земельный участок; получить в установленном порядке техническую документацию и разрешение на строительство жилого дома; занять (освоить) земельный участок не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации права собственности на него.

1. Аукцион состоится по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 32, в КУП «Витебский областной центр маркетинга».

2. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 32, КУП «Витебский областной центр маркетинга».

3. Для участия в аукционе приглашаются граждане и юридические лица. Гражданин, юридическое лицо должны подать заявление об участии в аукционе и подписать соглашение с организатором аукциона. К заявлению прилагается: - для граждан — копия документа, содержащего идентификационные сведения гражданина; - для представителей гражданина — нотариально удостоверенная доверенность; - для представителей или уполномоченных должностных лиц юридического лица — доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии устава и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица. - заверенная банком копия платежного поручения о внесении задатка.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Граждане, юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задаток в размере, установленном для земельного участка с наибольшей начальной ценой. Не допускается начало торгов по начальной цене. Торги продолжаются до тех пор, пока по новой объявленной аукционистом цене аукционный номер поднят только один участник аукциона. Аукционист называет последнюю цену и номер данного участка трижды и объявляет проданным земельный участок, а участника аукциона — победителем.

4. Всем участникам предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, а также возможность осмотра местности земельного участка, выставленного на аукцион. 5. Физическое лицо, ставшее победителем аукциона, обязан представить справку наложение органов об источниках денежных средств при совершении сделки на сумму, превышающую 2000 базовых величин.

6. Победитель аукциона обязан оплатить расходы, связанные с подготовкой и проведением аукциона, вне зависимости от дальнейшей оплаты за земельный участок в течение 3-х рабочих дней со дня проведения аукциона. В случае если победитель аукциона в установленный срок не внесет плату за земельный участок, то внесенный победителем задат

Павел НЯХАЙЧЫК:

«МЫ — ПЕРШЫЯ!»

Сёння БАТЭ зноў прымае «Зеніт»

Герой піцёрскага матча супраць «Зеніта» зорнай «хваробы» па ўсіх відавочных прыкметах пакуль што не мае. Хоць на вуліцы яго ўжо пазнаюць. «Надаўна еду ў транспарце, да мяне падыходзіць малады чалавек», — расказвае Паша. «Вас выпадкова не Няхайчык?» — пытаецца. «Так», — адказваю. «А выпадкова не Няхайчык?» — дапытвае далей кожны. Аказалася, бальшычкі БАТЭ з Барысва. Пажаду паспехаў і ўдалай гульні ў наступных матчах.

— У бацькоў на працы таксама рэгулярна пятаюцца пра поспехі БАТЭ, — прадгавяе Павел. — Ды і ўвогуле зараз нейкі футбольны бум у краіне.

Ваша дзіцяцінава аформленне чэмпіяната на гэтым фоне здаецца чаканай падзеяй...
— Пасля года з жодніцкім «Тарпед» ў распраналены вылілі па традыцыйным кельіку шампанскага.



люўнага трэнера, калі Віктар Міхайлавіч Ганчарэнка стаў ля «руля» каманды і пачаў даваць ім — за што яму вялікі дзякы — я атрымаў месца ў асноўным складзе. Атрымаўшы месца, менавіта ён даў мне магчымасць выграць чэмпіянства разам з камандай, даў мне шанец спрабаваць, што такое Ліга чэмпіёнаў. Не ў кожнага футбаліста ў Беларусі гэта атрымаецца.

І калі ты зразумеш, што ма ра можа стаць рэальнасцю?
— Нават на пачатку сезона не верылася. Хацелася пабыць за трымацаў ў Лізе чэмпіёнаў, выйсці ў другі ці трэці раўнд кваліфікацыі, паўтарыць мінулагодні поспех. Але калі гэта здарылася... Цяжка перадаць адчуванні, якія апанавалі ў той час. Часам глядзіш загалуючы матчы — БАТЭ — «Зеніт», БАТЭ — «Рэал» і нават самаму не верыцца, што зрабілі тым шмат, падарылі святя не толькі сабе, але і людзям.

Як лічыш, у які футбол згуляе «Зеніт» у Мінску?
— У любым выпадку гуляць будзе цалкам інша. Таму што нічога аднолькавага двойчы не здараецца. А якім будзе матч, пачынаючы даволі хутка.

Пасля матча мінулага тура чэмпіянату Расіі «Зеніт» з «Хімак» («Зеніт» перамог 1:0) капітан піцёрцаў Анатоль Ціма-

шук сказаў, што гэта была добрая рэзультат перад БАТЭ. Паважыць пачалі?

— Вядома ж, калі гуляеш у Лізе чэмпіёнаў і табе трэба гуляць такія каманды, гранды, у якіх на кожную гульню па два, а то і па тры футбалісты аднаго ўзросту...

... і кожны з іх лепей за наша...
— Не сказаў бы, што лепей, але калі ў іх такія імяны, такі выбар перад кожным матчам, тут і настрою асабога не патрэбна. Сам удзел у Лізе чэмпіёнаў для нас — гэта адпаведная матывацыя. Таму дадатковы слоў не патрэбна.

Твой палец ля вуснаў пасля забітага гола «Зеніту» — рэальна падрыхтаваў дзеянне ці імпрывізацыя?
— Не, нічога не рыхтаваў да матча. Проста калі забіў гол, былі такія эмоцыі і адчуванні. Знайшліся людзі, якія казалі, што гэта «жэст Аршынава», што яго парадыраваў. Насамрэч Аршана не было. Дарчы, не толькі Аршана так адзначае свае галы.

Прадуш, што вы разлічалі як мінімум на нічыю ў Санкт-Пецярбургу?
— У любым выпадку, калі выхадзіш на поле, то думкі толькі аб станоўчым выніку. Таму што іначай няма сэнсу ўвогуле ўдзельнічаць у матчы. А калі ўжо станоўчы вынік — гэта для кожнай каманды размова асобная. Таму нічыя з «Зенітам» — добры вынік.

Сёння

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дня
Мінск	7.18	16.27	9.09
Віцебск	7.12	16.12	9.00
Магілёў	7.08	16.17	9.09
Гомель	7.00	16.19	9.10
Гродна	7.33	16.43	9.19
Брэст	7.28	16.49	9.21

Надвор'е на заўтра

Віцебск	7.50м р.м.с.а.	+2..+4°C
Мінск	7.50м р.м.с.а.	+2..+4°C
Магілёў	7.50м р.м.с.а.	+1..+3°C
Гродна	7.50м р.м.с.а.	+2..+4°C
Брэст	7.50м р.м.с.а.	+2..+4°C
Гомель	7.50м р.м.с.а.	+1..+3°C

...і сусветны

Варшава	+6..+8°C
Вільнюс	+2..+4°C
Кіев	+3..+5°C
Масква	+2..+4°C
Рыга	+2..+4°C
С.-Пецярбург	+2..+4°C

Юрась ШАЎЦОЎ.

ДАМА У ПАЛЬЧАТКАХ

«Балюча» — спагадліва спыталася ў хлопца, вышэйшага за яе на дзве галавы, невядліка стройная дзяўчынка. І зноў спрытна ўдарыла яго нагой па твары два разы запар. Ён спрабаваў закрываць, але не паспяваў за ўдарамі, якія спысцігалі то з аднаго, то з другога боку. Усё гэта нагадала баявік, у якім хутка мільгала нога і раздалася смачная аплявуха. Звычайная трэнерка сярэбранага прызёра чэмпіянату свету па тайландскім боксе Волгі Прыльбальскай працягвалася.

Ёй толькі 22 гады і яна не вельмі засмуцілася, што «золата» ў яе вагавай катэгорыі да 48 кілаграмаў дасталася расійцамі. Вядома ж, вельмі рады за каманду Беларусі па тайландскім боксе, якая заняла першы месца ў агульнакамандным заліку на чэмпіянаце свету ў Карэі. Ціха, але ўпэўнена гаворыць: у мяне ўсё наперадзе. Сёння гамлячэнка — Волга Прыльбальска — майстар спорту па кікбоксінгу, а пяць гадоў таму была цяжкім падлеткам. Менавіта пра яе гаварылі: па табе мільгала плачка. Плачка і мама, якая не ведала, як выратаваць дзіця ад дрэннага аспроўдзя.

— У пераходным узросце былі стасункі з такімі кампаніямі... Не ведаю, ці трэба пра гэта казаць?.. Скінхеды, футбольныя фанаты... Выездзі куды-небудзь у другі горад і бойкі, бойкі, бойкі... Алкаголь. У мяне было тры такіх жудасных гады, калі мама вельмі баялася, каб дзіця не прарала. Прыводы ў міліцыю, нават крымінальны вышук... Ну а потым ёкнула: трэба заняцца чым-небудзь баявым. Спачатку пайшла на дзядо, пасля трэнеркаў прыходзіла ў тую ж кампанію, але нічога ўжо не хацелася — хутчэй дадому, спаць. Потым пабачыла афішу — кікбоксінг. Калі прышлі, трэнер Міхаіл Уладзіміравіч Мяшкоў кажа: «Ну паглядзім, ці доўга будзе хадзіць». Гэта было пяць гадоў таму. Ну вось і трэнерыю дагэтуль. У мяне ўсё хутка атрымлівалася, але спачатку не было спарбортнаў, каб зразумець свае сілы. Трэнервалася: біла-біла-біла грушу, — расказвае Волга.



— Навучылася настройвацца на бой. Некаторыя любяць, каб іх не чапалі — я наадварот люблю, каб мяне адцягвалі, распыталі — на розныя тэмы. Але ж перад самым боем мне трэба ўявіць нешта, каб добра разлавацца. Вось на чэмпіянате свету мяне вельмі разлававала ўрач. У мяне на воку з'явіўся «ячмень», але ж спачатку не вільчылі. У падышла да ўрача і сказала, што вока апухла. А яна мне: я табе казала нічога экзатычнага не есці! — не паверыла і — я і так разлававала ўвогуле! У мяне ўсё з'явілася, проста запальчылася баявым часам. А калі закрываць за жывое — цяжка мне браты!

— У трэнер грае на гэтых струнах? Ад яго ж так многа залежыць у лёсе спартсмена.
— Не, у яго не атрымліваецца мяне разлаваць. Міхаіл Уладзіміравіч большы ў спартыўнай зале і каб усе нармальна памішчаліся, не таўкаліся локцамі. Каб снарады пастаянна віселі — мне самой складана павесці «грушу».

— Зараз у цябе той этап, які называюць спортам высокай дацягненні? Гаворыць, што з ім звязаны магчымыя траўмы — тым больш што від спорту вельмі жорстка...
— Пакуль што моцных не было. Палец на назе зламала — прапусціла спарбортны, але як толькі стала магчыма, зняла гіпс і зноў на трэнерку. Здарэцца, што не разбіваецца, але на рынку не адчуваецца болю, гэта ўсё потым прыходзіць. Была вельмі цяжка. Мне пахадзілі перад чэмпіянатам так далосі! Шасці кілаграмаў трэба было пазавіваць, каб увайсці ў вагавую катэгорыю да 48 кілаграмаў. Даводзілася цярд-

равіч мне як башка. Я яго паважаю, таму і слухаю. Я з ім раюся, расказваю ўсё, нават пра асабістае жыццё. А ўлічваючы тое, што я без башкі жыю — у майго бацькі цяпер другая сям'я, трэнер для мяне значыць вельмі шмат. Ён часта мне кажа: «Галоўнае, каб у цябе «зорная хвароба» не пачалася».

— А што, можа таксама здарыцца? Ужо ёсць асабіствы патрабаванні ў спартыўнай зоркі?
— Мне галоўнае, каб кармілі нармальна. Што яшчэ трэба? Каб можна было аддчыць у спакойнай абстаноўцы і каб было дзе патрэбнавацца. Хацелася б, каб дыван быў

пальчы — значна менш есці і піць. Пасля шасці гадзін вечара — увогуле нічога. Ну, на ноч лімончы можна — ён сушыць арганізм добра. А так хацелася паесці... У Мінску зборы былі — дзве трэнерыі ў дзень. Прачынаешся — на трэнерку, прыходзіш трэнерыі — клядзецца спаць, прачынаешся — вярчэня трэнерыі, прыходзіш дадому — зноў спаць. Усё.

Калі ў Карэю ляцелі, на яе вытрымала і паеза. Мы прыляцелі ў дзве гадзіны ночы, у востом — узабаванне. У мяне — два кілаграмы лішня. Я бегала па вуліцах ўсю ноч, нават забудзілася. Дзве гадзіны папала. Прачулася — 900 грамаў лішня. Я зноў на сябе «згоню»: шапкі, некалькі штаноў, маек, і трэнервацца на скакалках. Вага на месцы. Паўгадзіны да ўзабавання — я на «паўцы» давай працаваць. Сышло.

— Там не менш я рада, што выступала ў такой вагавай катэгорыі — лёгка, у вост да дарогу назад набрала вагу і ўжо 53 ваху... Цяпер буду зноў худзець — для сябе больш, чым для спарбортнаў. Але ж трэба гэта рабіць больш павольна, каб для здароў'я дрэнна не было. Таму што за тры тыдні вельмі складана. Прынамсі, у Карэі мясцовыя стравы — жаж. Усё вострае, за смажанае, салёнае. У магазінах можна купіць сабе нейкі фаст-фуд, тут жа заліць кіпенем, або ў мікрахвалёўку. Не было майго любімага кефіру і тварожкаў несалодкіх — яны не ядуць кісламалочныя прадукты.

— Мне, калі назірала за тваёй трэнеркай, здавалася, што хлопцы цябе шкадуць...
— Так, шкадуць, адчуваюць, што я дзяўчына... Я са сваёй практычна зразумела — хлопцы шкадуць, а дзяўчаты — не, яны больш агрэсіўныя. Для іх няма паняцця «лёгкага трэнерка». Усе здзіўляюцца: як такая маленькая дзяўчынка здольная быць нагой па твары. На ішчасце, у жыцці быць не даводзілася. На дзіскатэчы, здараецца, хлопцы пачынаюць прыставаць — я не б'ю, проста адліваю, раблю падсечку. Устае і на мяне з кулаком, але ж яму пашанцавала — своечасова служба аховы падасягнула, выратавала яго ад магчымых вышчэпленых узаемаадносін.

— А пры неабходнасці магла б абараніць сябе, блізка?
— Магла б, аднак пры мне звычайна не здараецца такіх сітуацыяў.

Фестывалі

Наш «Лістапад» і сусветная прэм'ера

Адкрыццё Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад» не будзе падобнае на мінулыя гады. І можна зразумець арганізатарам, якія імкнучыся да таго, каб 15-ы кінафестываль быў адметны.

«Будзем лічыць, што гэта вяршыня, да якой мы ішлі столькі гадоў, каб да нас сталі прывязваць лепшыя фільмы з самых розных краін, — сказы народны артсці СССР, старшыня кінафестывалю Расіі Сяўдзі Яўкоўскі. — Кожны фестываль, які і чалавек, павінен мець свой стыль. Але я прытрымліваюся таго пункту гледжання, што кардыні — вось што галоўнае. Але хацелася б, каб адкрыццё і закрыццё былі яркімі, запалілі гледача. Тым больш, што галоўны прыз у нас — Прыз глядацкіх сімпатый. Гледачы павіна быць цікава і падчас урачыстай часткі. Мы рады, што цікавасць да «Лістапада» ёсць з боку Прэзідэнта. Прыемна, што ён будзе сярод гасцей».

За прызы і сімпатый гледачоў у галоўнай конкурснай праграме будзю змагацца 20 фільмаў. Але ўсюго ў фестывальным дні нам пакажуць 150 фільмаў амаль з 50 краін свету. Фестываль як звычайна накіруецца ў і рэгіёны. А фільмы будзю дэманстравалі ў 67 кінатэатрах краіны.

Дырэктар Мінскага кінафестывалю Валіяцкіна Сяўдзіна павяла павяла цікавыя сустрэчы — фільмы будзю прадстаўляць стваральнікі і акцёры, якія здымаліся ў іх. Чакаюцца і гучныя прэм'еры. Наіва сусветнай! Напрыклад, у сталінінскім кінатэатры «Масква» славуці польскі рэжысёр Кшыштоф Занусі прадставіць свой новы фільм «Чорнае сонца».

Запаванаваня беларускія прэм'еры маюць таксама гучныя назвы: наш майстар Аляксандр Яўрэмаў прадставіць сваёй «Смайлера», пра якую было шмат гаворкі. А будзю яшчэ і «Крававія берэты» Андрэя Голубева.

Ларыса ЦІМОШЫК.

5 лістапада

1958 год — на Беларускім аўтаавадзе ў Жодзіне сабраны першы самазвал БелАЗ.

1484 год — папа Рымы Інакенцій VIII выдаў булу супраць ведзьмаў, што паклала пачатак масаваму спалыванню на вогнішчы жанчын, якія абвінавачваліся ў вядзьмарстве.

«Калі пара і чыгункі знішчылі адлегласць, то кнігі знішчылі час: дзякуючы ім мы ўсе — сучаснікі. Я зутару з Гамерам і Піндэрасам, а гамеры і піцёрны будучага будзю зутарыць праз вякі з намі».

Альфонс дэ Ламарцін (1791—1869), французскі паэт і гісторык.

АНЁЛ

Анёл (з грэч. — веснік, пасланец, ганец) — пасланік Нябёсаў, прызначаны ахоўваць людзей ці асобнага чалавека, пасрэднік паміж Богам і чалавекам. Іканграфія дапамагла стварэнню вобраза анёла ў народнай культуры. Анёл уяўляўся маладым, прыгожым юнаком са светлымі доўгімі валасамі, які лятае над зямлёй на белых крылах. Часам ён апрануты ў белае, часам — у залачонае адзенне і трымае ў руках посох, скрутак. Часцей за ўсё ў народных уяўленнях анёл — нябачная істама, якая лунае над чалавекам.

Па народных павер'ях, «зоры — гэта аенцы, праз якія глядзіць на свет баяныя анёлы. Колькі людзей і асця, столькі і анёлаў. У кожнай жывой душы ёсць свой анёл-ахоўнік. Як народзіцца чалавек — і народзіцца анёла дасяе Бог, каб сцяраваць яго ад грахоў, ад ашуканства нячыстай сілы. Зробіць анёл новае аянецца, сядзе каля яго і назірае, не адводзіць вачэй ад дэваранага пад яго аянецца. А сам кожную справу змянюе ў кнігу нябесную запісвае. А людзям здаецца, што гэта ўсё зоры міліцыі! Памёр чалавек — зачыняецца аянецца, падае яго зорка з нябёсаў на зямлю.

У народным аспроўдзі з'яўляўся ў чалавека анёла-ахоўнік ставіліся па-рознаму. Найбольш шырока ўжо распаўсюджана меркаванне аб тым, што душу ў нованароджанага ўкладвае Гасподзь яшчэ ў час унутрытробнага развіцця, а значыць, ужо на працягу ўсёй цяжарнасці маці, дзіця ахоўвае яго анёл.

Існавала і такое ўяўленне, што анёл да чалавека прылятае ў дзень яго нараджэння, з яго першым самастойным подыхам, вядзе па жыцці і ў момант смерці стаіць пры галаве, каб потым забраць яго душу да Бога на нябёсы.

Па хрысціянскіх уяўленнях лічыцца, што да хрысціянства дзіця пазбаўлена душы, а значыць, не мае свайго анёла-ахоўніка. (Ці не таму, па народных уяўленнях, дзіця патрабавалася ахрысціць як магаранка?).

Лічылася, што дзіця «размаўляе» з анёламі да таго часу, пакуль у яго не зарасце радзімце. Пасля гэтага дзіця ўжо не памятае, што яму распавялі анёлы, і ён пачынае размаўляць з людзьмі. Па народных уяўленнях, у кожнага чалавека ёсць свой анёл і свой злы дух. Яны пастаянна спрачаюцца паміж сабой, адзін дапамагае, другі — шкодзіць: анёл ахоўвае ад зла, а зорт схіляе да грахоў. Калі чалавек робіць добрыя справы, анёл-ахоўнік задаволены, калі ж чалавек грашыць — анёл плача і пакутуе.

Нездарма добрыя якасці чалавека прыпісвалі яго моцнаму анёлу-ахоўніку, а пра дрэннага, апантаннага чалавека казалі, што «ў ім пасяліўся сатана».

Пра чалавека, які трапіў у складаняны жыццёвы становішчы і выходзіў з іх з гонарам, казалі, што ў яго моцны анёл-ахоўнік, які яго выратаваў.

Добры дух, добры анёл знаходзіцца над правым плячом чалавека. Сатана-спаскуецца, злы, ці падшы анёл — над левым плячом. Таму ў абрадах, якія выконвалі ачышчальную функцыю, дзеянні неабходна было выконваць на левы бок з правы левая плячо: трохі пільноўчы, выліць гарэлку, якую прапанавалі выпіць маладым калі яны вярталіся ў дом бацькоў пасля вянчання і г.д.

Лічылася, што ў вялікія святы ці ў дні ўшанавання продкаў анёлы за рукі прыводзіць душы памерлых, падводзіць да вокнаў, каб тыя зірнулі ў хату і убачылі, як жывуць іх дзеці і ўнукі. Так з'явілася струга забарона выліваць бруду ў ваду, выкідаць смецце, пльваць і г.д. пра вокны.

Калі выходзілі з хаты ў дарогу, трэба было абавязкова паклікаць з сабой анёла-ахоўніка: «Анёл мой, пойдзем разам са мной, ты — наперадзе, а я — за табой».

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.



КЛЕВА!

Практыка па шупукае восенню

(Заганяючы. Пачатак у нумары за 25 кастрычніка.)

У невядлікіх азёрах, дню якіх пакрытае густой адмерлай травой, апальм лісцем і іншым смеццем, зручнай выкарыстоўваць блешні, якія хістаюцца, у варыянце «незачалка» — з металічнымі вусамі, якія прыкрываюць кручкі. У гэтым выпадку па-за канкурэнтнай «незачалкай» ад Кіусапа з цвёрда ўманчарываным двайным кручком і кітайскай падробкі пад іх, прычым часам кітайскі варыянт працуе лепш. Пры куплі «кітайцаў» ў першую чаргу звяртаць увагу на якасць двайніка. У любым выпадку джала кручкова неабходна трохі адгануць, павялічыўшы тым самым зачэпнасць. Калі ў вас ёсць цяга да самаробнай творчасці, паспрабуйце перасунуць двайнік бліжэй да сярэдзіны блешні — так колькасць выніковых падсечак (а гэта галоўная бяда ўсіх «незачалкаў») зраўняецца. З іншых фірмаў можна адзначыць амерыканскія «незачалкайкі» Eppinger. Калі травы няма, можна выкарыстоўваць звычайныя блешні, якія хістаюцца, за-



YUM Woolly Currtail.

малыя для шупука, класічныя павіны працаваць лепш, але, тым не менш, шупука выдатна бярыцца на гэтую дробную блешню, аддаючы перавагу ёй перад многімі другімі. Бывае, на ішчыя віды сплінгваўх прынад драпежнік бярыцца за шчыль дзень разы 2-3, а на Кастмайстар — амаль на кожны закід. Гэты феномен ужо вядомы многім аматарам лоўлі шупука, і ў іх скрынячак назаўжды прапісалася гэтая непрыдатная, на першы погляд, для шупука блешні. Самая ўпоўнастая правода — хвілістая, часам з невядлікімі спіннямі.

Джыг і гума

Лоўля класічным джыгам лепш за ўсё падыходзіць для рыбалкі ў сярэдніх і вялікіх раках. Нармальна аблавіць глыбокую яму, рэчышча ракі або заркавананы звал у вас атрымаецца толькі пры выкарыстанні джыг-галоўка або чабурашак (3 імі, дарчы, значна зручней прыстойнай вагі і буйной гума няяркай афарбоўкі. Якая гэта будзе гума — твастары або вібравасты — не мае асаблівага значэння. Аднолькава добра працуюць твастары Sandra самага вялікага памеру, такія ж буйныя мадэлі твастары Relaks, вібравасты Salt Shaker і Manly's Sprint даўжынёй 120 мм. Sandra і Salt Shaker лепш за ўсё спрацоўваюць на джыг-галоўку, лішняя шпальца цела ім на карысць не ідзе, а вобод а астатняя гума выкарыстоўваецца толькі на шпальца і аснасці двайнік-чабурашка. Правода часцей класічная, падмотка — паўза, але з большай, чым летам, колькасцю абаротаў катушкі. У халоднай вадзе лёгкія джыг-галоўкі часам прыносяць нават большыя поспехы, чым цяжкія. Усё ж хваі-джыг — гэта лоўля большай часткай актыўнай рыбы, хоць і не без выключэнняў.

У карачках найбольшы поспех прыносяць амерыканская «ядомая» гума YUM Woolly Currtail на буйным

Блешні, якія круцяцца

З вельмі разнастайнасці «кручэцкіх» выдзеліць можна некалькі мадэляў. У першую чаргу гэта вядома ж, Mepps Luxon № 2 і № 3, а таксама Long № 3 гэтай жа фірмы. Наогул, блешні, якія круцяцца, — гэта больш летныя прынады. Позній восенню яны амаль заўсёды працягваюць блешню, якія хістаюцца, і аб'ёмным прынадам. Калі вы заўважыце фанат «кручэцкіх», варта паспрабаваць звышмарудную прыводку «Люсакс» ўздоўж сценкі чароту або над каркамі, калі яны знаходзяцца не вельмі глыбока. А наогул — не зашклявіцца на чымсьці адным. Пастаянны аблоў



Mepps Luxon.

навінкамі сярод прынад і эксперыменты з прыводкай могуць прынесці поспех у самым нечаканым месцы і ў самым незвычайным спалучэнні.

Парады пачаткоўцам

Добры ў рабоце і доўга не зношваецца старажытэйшая вуды, зроблены з конскага воласа. Рубіцца ён так. Два воласы сярэдняй таўшчыні даўжынёй каля 30 см трэба скласці разам, сярэднюю частку злёгка скруціць, зводзіць яшчэ раз і завязваць вузельчкі такім чынам, каб са скручанай част-

Усімхінемся!

У псіхятра: — Доктар, я ўсім проста так раздаю грошы, вост і вам хачу даць некалькі пакаў!
— Шара? Ізноў?
— Не, мілы, час на працу ісці.
— Ур-ра, на працу, на працу!!!

Шэф, мяне ў рэстаўран на Беларусіаўскай! Сядзі.
Правяджаюць 10 метраў, вадзіла тэрмоміць, раскрасіла дзверцы!
— Прашу, Дзэрыбасіаўскай!
Мужык у адзіненні — Дык што ж ты адразу не сказаў што гэта пабач!
Вадзіла: — А я думаю, вы з шыкам хочаце...

Жылі ў бацькі тры сыны. А свае кватэры здавалі.



Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета аддрукваная ў Рэспубліканскім ўнітарным прадпрыемстве «Выдавецтва Беларускай Дом Друку». Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў у год. Тыраж 32.333 Індэк 63850. Зак. № 6115. Нумар падпісанні ў 1930. П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12